



Высветліць, адкуль і навошта прывезены «залаты» прадукт у адзін з супермаркетаў Баранавіч, не ўдалося. Імпарт. Свайго, роднага, беларускага, на базары — еш не хачу. Няма яго толькі ў крамах.



Цяпер Алесь Камошкі спявае не адзін пад гітару, як раней. Яго канцэрты вельмі разнастайныя. Гэта вам не адна песня з адным сэнсам, як у Стаса Міхайлава...



Распазнаць будучага сямейнага дэспата складана, але магчыма. Калі ён кажа вам: «Я лічу, што жанчына павінна ведаць сваё месца» ці «Я — мужчына і лепш ведаю, што трэба», задумайцеся.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «СЛАВЯНСКІ БАЗАР» — АДЗІН З ДУХОЎНЫХ КАТАЛІЗАТАРАЎ ІНТЭГРАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ НА ЕЎРАЗІЙСКОЙ ПРАСТОРАЎ

Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў 11 ліпеня на адкрыцці XXII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», паведамляе карэспандэнт БЕЛТА. «Народжаны на віцебскай зямлі, у сэрцы славянскага свету, наш фестываль выступае захавальнікам духоўнага адзінства шматмільённай сямі славянскіх народаў, якія з'яўляюцца носьбітамі адной з самых старажытных і багатых культур, — адначасна кіраўнік дзяржавы. — Усім нам, братам-славянам, трэба адраджаць і распаўсюджваць па свеце нашы асноўныя маральныя каштоўнасці: дабро, міласэрнасць, цярпімасць да людзей розных нацыянальнасцей і веры, павагу чалавечай годнасці, непахісныя маральныя прынцыпы і традыцыі». Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, фестываль таксама ўносіць сваю дастой-



ШЫКОЎНЫ СТАРТ «БАЗАРУ»

Шыкоўна, феерычна, па-еўрапейску... Такімі ўражаннямі дзяліліся тыя, хто ўбачыў у чацвер урачыстае адкрыццё XXII Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Гледачы трансляцыі канцэрта таксама былі здзіўлены: светлавыя эфекты афармлення сцэны насамрэч сёлета сталі прыемным сюрпрызам.

Фестывальны Віцебск яшчэ прыемна здзіўляе тым, што сёлета ў дзень старту фесту не пайшоў дождж. А колькі ўжо гадоў запар стыхія шчыра вітала моцнымі дажджамі гадзінамі і гэсцей фестывальнага Віцебска ў першы «базарны» дзень. Па традыцыі фест адкрыў кіраўнік нашай дзяржавы. І зноў жа традыцыяна ўручыў спецыяльную ўзнагароду «Праз мастацтва — да міру і ўзаемаразумення». Сёлета, нагадаю, лаўратам гэтай узнагароды стала Эдзіта Станіславаўна П'еха, народная артыстка СССР, вельмі папулярная савецкая і расійская эстрадная спявачка, актрыса. У дзень старту фестывалю сумнай «сенсачый» на «базары» стала навіна аб тым, што Эдзіта П'еха, падыходзячы да ліфта, падварнула нагу. З-за надзвычайнага здарэння «базарнага маштабу» нават адмянілі прэс-канферэнцыю з яе ўдзелам. Пра гэта перад пачаткам «зорнай гадзіны» паведаміў Сяргей Шусціцкі, вядучы «зорных гадзін» на «базары». Паводле яго слоў, на той час не было вядома, ці вядзе П'еха на сцэну Летняга амфітэатра, каб атрымаць узнагароду з рук кіраўніка нашай дзяржавы. Але ж выйшла!

Эмілі дэ Форэст з Даніі — пераможца сёлеташняга «Еўрабачання», Аль Бана з Італіі, калектыў «Джынісі Кінгс» (Францыя) і многія іншыя — насамрэч сёлета «базар» — фестываль фестывалю. Вельмі спадабалася публіцы ў амфітэатры і тэлегледачам выступленне расійскага цыркача, які на крэслах на сцэне амфітэатра «лёгка» падняў да сімвала фестывалю — васьліска. Учора на фэсце быў Дзень саюзнай дзяржавы. А сёння — Дзень моладзі. Сачыце за публікацыямі пра фэст у «Звяздзе».

У ЗАХАПЛЕННІ
Рыгор РАПОТА, дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяржавы, у захваленні ад убачанага на віцебскім фестывалі мастацтваў. «Я ў захваленні ад падбору артыстаў, іх выступленняў. Мне вельмі, у прыватнасці, спадабалася Ланская, Арбакіт і іншыя выканаўцы. Ды ўсе, хто выступіў на канцэрце адкрыцця фесту, мне спадабалася. Усе было зроблена на самым высокім узроўні. Канцэрт адкрыцця быў неардынарным. Яго не сорамна паказваць па тэлебачанні на ўвесь свет. Спадзяюся, што канцэрт у Дзень саюзнай дзяржавы на «базары» будзе не горшым», — сказаў ён. Паводле слоў Рыгора Рапота, Саюзная дзяржава і надалей будзе актыўна падтрымліваць разнастайныя культурныя праекты. У прыватнасці, будзе надрукаваны зборнік апазданняў беларускіх і расійскіх аўтараў на двох мовах.

ГРАН-ПРЫ ДЗІЦЯЧАГА «БАЗАРУ» ПАЕДЗЕ Ў БАЛГАРЫЮ
Гран-пры — 5 тысяч долараў — атрымала прадстаўніца Балгарыі Прэсіяна Дзімітрава. Пра дзяцінчу вядома, што яна нарадзілася ў 2001 годзе, вучыцца ў 4-м класе. Музыкай займаецца па класе фартэпіяна, а таксама вакалам. З 6 гадоў — салістка дзіцячай вакальнай групы «Сонца» (кіраўнік — доктар музыказнаўства Наталля Канстанцінава). У 8 гадоў упершыню ўзяла ўдзел у міжнародным конкурсе і адразу заваявала Гран-пры. Гэта была найвышэйшая ўзнагарода міжнароднага конкурсу «Дунай распявае гісторыю: еўрапейскія легенды» (г. Бухарэст). Уладальніца розных прызой міжнародных конкурсаў. Любіць чытаць. Наведвае курс малявання. **1-я прэмія** — 3 тысячы долараў — далася «зорачцы» пад творчым псеўданімам Ленка (Грузія). **2-ю прэмію** — 2 тысячы долараў — падзялілі па 1 тысячы. Іх атрымалі Аляксандра Лакцінава з Беларусі і Арсен Шаўлюк з Украіны. **3-я прэмія** — 1 000 долараў — таксама была падзелена. Яе атрымалі Галіна Дубок (Украіна) і Даяна Кірылава (Расія). Спецыяльнымі прызамі Парламентскага Сходу Саюза Беларусі і Расіі ўзнагароджаны Апалінарыя з Беларусі і расіянка Ксенія Гожа. Аляксандр ПУКШАНСКІ.



А ШКОЛА — ЗНОЎ НЕ ЗАГАРАМІ...

Пастаянна дзейныя школьныя кірмашы адкрыліся ў мінскіх універмагах і гандлёвых цэнтрах. Дзіцячую вопратку, абутак, вучнёўскую галантарэю, канцылярскія тавары ў максімальна пашыраным асартыменце будучы прадаваць аж да 10 верасня.

УСЕ ІМКНУЦА БЫЦЬ АЎТАСЛЕСАРАМІ. А ПАТРАБУЮЦА — БУДАЎНІКІ

Самым вялікім попытам у абітурыентаў устаноў прафесійна-тэхнічнай адукацыі сталіцы традыцыйна карыстаюцца прафесіі цырульніка, майстра па манікюру, слесара па рамоне аўтамабіляў, кіроўцы катэгорыі «С», кухара, афіцыянта, памочніка машыніста цеплавоза, правадніка і прадаўца. Затое не без праблем кожны год камплектуюцца групы па такіх запатрабаваных і сталічным рэгіёне спецыяльнасцях, як каменшык, тынкоўшчыкі, бетоншчыкі, арматуршчыкі, цесляры, абутнікі. Усяго сёлета прафесійна-тэхнічныя ўстановы сталіцы гатовы прыняць на навучанне каля 5 тысяч чалавек. Больш як 30% ад планавых лічбаў прыёма прыпадае на падрыхтоўку кадраў для будаўнічай галіны. Прыём заяў распачаўся яшчэ 15 чэрвеня і будзе доўжыцца да 20 жніўня. У выпадку недаўмакнення навуковых устаноў могуць прадоўжыць прыём дакументаў да сярэдніх верасня. Амаль кожны год ва ўстановах прафтэхдукацыі адкрываюцца новыя спецыяльнасці. Не стаў выключэннем і гэты год. Так, у Мінскім дзяржаўным прафесійна-тэхнічным каледжы гандлю адкрыўся набор на спецыяльнасць «гаасцінчая гаспадарка». У Мінскім дзяржаўным прафесійным ліцэі №12 будаўніцтва — на спецыяльнасць «укладчык падлогавых пакрыццяў». У Мінскім прафесійна-тэхнічным каледжы мантажы і пад'ёмна-транспартных работ пачнуць рытываць спецыялістаў па мантажы і эксплуатацыі электраабсталявання, у Мінскім прафесійным ліцэі №6 прыборабудавання — слесараў-зборшчыкаў бытавой тэхнікі. У Мінскім прафесійна-тэхнічным каледжы будаўніцтва і камунальнай гаспадаркі аб'яўлены набор на спецыяльнасць «цэпнаабеспячэнне, вентыляцыя і ахова паветранага басейна» і «абсталяванне і тэхналогія зварачнай вытворчасці». Устаноў прафтэхдукацыі ў пытанні працаўладкавання супрацоўнікаў са 147 сталічнымі прадпрыемствамі. У выніку ў арганізацыі прамысловасці размяркоўваюцца 29% выхаванцаў прафтэхустановаў, у сферу будаўніцтва — 32%, сферу паслуг — 24% і ў іншыя галіны — 15% выпускнікоў. Па стане на 1 верасня 2013 года ў сталіцы будучы дзейнічаць 22 установы прафтэхдукацыі. У выніку рэарганізацыі адбылося аб'яднанне ліцэяў №1 і №3, а таксама ліцэяў №6 і №9. Гэтыя установы аднапрофільныя, маламаклектныя, у іх адны і тыя ж казачыкі кадраў, набор ажыццяўляўся на падобны спецыяльнасці, таму і было прынята рашэнне іх аб'яднаць.

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл МЯСНІКОВІЧ, прэм'ер-міністр: «Ніякага абвалу беларускага рубля не будзе. Для азіяцкаму на валютным рынку няма падстаў. Эканоміка краіны працуе стабільна, золатавалютных рэзерваў у нас дастаткова. Выстроіцца ў чэрні ў абменнікі няма ніякага сэнсу. Мы без праблем зможам забяспечыць патрэбнасці насельніцтва ў замежнай валюце».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 13.07.2013 г.

| | |
|-------------|------------|
| Долар ЗША | 8820,00 ▲ |
| Еўра | 11530,00 ▲ |
| Рас. руб. | 270,00 ▼ |
| Укр. грыўня | 1081,68 ▲ |

НАДВОР'Е СЁННЯ

| | |
|---------|-------|
| Брэст | + 22° |
| Віцебск | + 22° |
| Гомель | + 24° |
| Гродна | + 20° |
| Магілёў | + 23° |
| Мінск | + 21° |

КОРАТКА

Вядучая беларуская плыўчыца Аляксандра Герасіменя стала чэмпіёнкай універсіяды ў Казані на дыстанцыі 50 м батэрфляем з рэкордам універсіяды і Беларусі і прынесла зборнай другое золата ў плаванні. Больш як 24,7 тыс. вакансій налічваецца ў Мінску, з іх 19,2 тыс. — для прадстаўнікоў рабочых прафесій. Лідскі раён стаў пабрацімам пацярпелага ад мінулага года паводкі Крымскага раёна Краснадарскага края. У Беларусі будаўнічая галіна займае трэцяе месца па колькасці карупцыйных злачынстваў. На сайце МУС кожны кіроўца цяпер можа даведацца па паршэнні ПДР. З гэтага часу даведацца пра наяўнасць фактаў перавышэння хуткасці руху, зафіксаваных камерамі фота- і відэафіксацыі, можна ў інтэрнэце на сайце МУС краіны.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

У ВЯЛІКАБРЫТАНІІ ПАДЛІЧЫЛІ ПРЫБЫТАК АД НАРАДЖЭННЯ ПАЦІЧЫЦІ ПРЫНЦА УІЛЬЯМА І КЕЙТ МІДЛТАН
Вялікабрытанія заробіць на папаўненні ў сямі герцага і герцагіні Кембрыджскіх прыкладна 250 мільянаў фунтаў. Як адзначылі спецыялісты па рознічным гандлі, часовы ўздым каваецца ў продажы сувеніраў, тавараў для дзяцей, DVD, кніг і алкаголю. Продаж аднаго толькі спіртнога павінен вырасіць на 62 мільёны фунтаў. Акрамя таго, чакаецца, што ў сувязі з нараджэннем дзіцяці ў Кейт і Уільяма ў краіну прыбудзе вялікая колькасць турыстаў.

АБ'ЕЛІСЯ Ў ПЕРШЫ ДЗЕНЬ РАМАДАНА І ТРАПІЛІ У ШПІТАЛЬ
У бальніцы Катар у першы вечар Рамадана паступілі дзясцяткі людзей, у якіх моцна балееў жырот. Па словах мясцовых лекараў, большасць пацыентаў пакутуюць ад абвастрэння гастрыту. У звычайны дзень у Катары такіх хворых набіраецца не больш за паўтары дзясцяткі, але з надыходам паста паказчыкі імкліва вырастаюць. Згодна з прадпісаннімі ісламу, на працягу святага месяца Рамадан, які пачаўся 10 ліпеня, людзям забаронена прымаць ежу і піць на працягу светлавога дня. Паесці і здаровіць смагу можна толькі пасля заходу сонца. У сувязі з гэтым медыкі парайлі тым, хто псіціцца, не перадаць і імкнуцца стрымліваць свой апетыт.

ФІНСКІ РЫБАК ЗЛАВІЎ ШЧУПАКА З АНДАТРАЙ УНУТРЫ
Мужчына выявіў грызуна, калі ўспароў рыбе бруха. По словах самога рыбака, калі ён рыбаваў на возеры, то бачыў, як драпежнік злавіў ахвяру, але вырашыў, што шчупаку далася іншая рыба. Аднак пасля аказаўся, што ён праглынуў андотру, якая плавала ў вадаёме. Шчупак не здолеў справіцца з «аб'едам» і здох. Вядома, што шчупакі могуць вырастаць да паўтара метра і важаць да 35 кілаграмаў. Асабліва вялікі экзэмпляры могуць есці пацуюку, вавёрак, мышэй і птушак, якія пераплываюць вадаём. Шчупак можа праглынуць качку ў перыяд лінькі, але такія выпадкі адбываюцца досыць рэдка.

■ На ўсе сто!

МАРАЦЬ — УСЕ, АТРЫМЛІВАЮЦЬ — АДЗІНКІ!

Летняе сонца ўжо грэла напоўніцу і клікала на праменах, але гэтыя дзяткі стараліся не паддавацца спакусе. Яны сядзелі за падручнікамі і добрасумленна вучылі іх змест. Такое магчыма перажыць толькі ў тым выпадку, калі табе выпала паступаць ва ўніверсітэт. Што ж, падрыхтоўка ўжо за плячыма, а недзе сярод самых важных важных дакументаў чакае свайго часу сертыфікат тэсціравання па беларускай мове з найвышэйшым балам... Пра ўсе сакрэты, цяжкасці і нечаканасці, звязаныя з атрыманнем максімальнага выніку на ЦТ, шчасліва ўладальніцы вышэйгадзанага сертыфікатаў расказалі нашаму карэспандэнту.

■ Май на ўвазе!

ФАРЭЛЬ ДА ПРЫПАЎКАЎ НЕ «ДАПЛЫЛА»
Навукова-практычны цэнтр Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па харчаванні адмовіў у выдачы сертыфіката адпаведнасці на партыі рыбных стэрлізаваных кансерваў у металічных бляшанках, вырабленыя ў Расіі. Канкрэтнае месца вытворчасці названай прадукцыі — вёска Шчыльгіца Пскоўскага раёна, вытворца — АТ «Балт-Фіш плюс». У першым выпадку гаворка ідзе амаль пра 50 тысяч бляшанак натуральнай траксі з дабаўленнем алею, у другім — пра партыю амаль з 5 тысяч бляшанак натуральнай фарэлі кавалачкамі. Бляшанкі па 240 грамаў, тэрмін прыдатнасці — па два гады. Абодва віды кансерваў былі выраблены практычна адначасова ў снежні мінулага года.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПРАВИЛЫ БЯСПЕЧНЫХ ПАВОДЗІН НА ВАДАЁМАХ

Лепшы час сутак для купання:

- раніцай 8.00 - 10.00
- увечары 17.00 - 19.00

Рэкамендуецца: перад купаннем — адпачыць; уваходзіць у ваду акраюнка, павольна, калі вада доўга ваю да поспя, спыніцца і плыць уздоўж берага або да яго; купацца ў спецыяльна адведзеных і абсталяваных для гэтага месцах; перад купаннем у незнаёмых месцах абследаваць дно; знаходзіцца ў вадзе не больш за 15-20 хвілін; пасля купання расцерці цела ручніком.

Не рэкамендуецца: купацца раей чым праз гадзіну-паўтары пасля прыёму ежы; уваходзіць у ваду разгарэчаным; адпываць далёка ад берага; доўжыць сёбе да перахалоджання і дрэннаму; карыстацца надзіманымі матрацамі, аўтамабільнымі камерамі і іншымі не прызначанымі для купання прадметамі.

Забараняецца: пакаці без нагляду дзіцяці; палываць за неперадальны знак; скакаць і ныраць у ваду ў невядомым месцы; падплываць пад тых, хто купаецца, халіць адны аднаго за рукі і ногі ў вадзе з мятэй рознымі; падаваць беспадатнае сігналы бедства; купацца ў нецвярозым стане.

Крыніца: АСВОД. © Інфарграфіка БЕЛТА

Будаўнікоў — больш, кіруючых работнікаў — менш

Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі, старшыня рабачай групы па праблемных пытаннях у будаўнічай галіне Андрэй Кабякоў даручыў да 1 кастрычніка 2013 года ўзгугляваць у краіне суданосны колькасць будаўнікоў і прадстаўнікоў адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату. Аднавадзін заданне ён даў на чарговым пасяджанні гэтай рабачай групы, паведамляе карэспандэнт БЕЛТА.

Паводле інфармацыі начальніка аддзела Камітэта дзяржаўнай бяспекі Аляксандра Сівачанкі, на будаўнічых пляцоўках горада Мінска на канец 2012 года працавалі каля 10 тыс. чалавек рабочых спецыяльнасцей, а колькасць апаратных работнікаў і вытворчага персаналу складала крыху больш за 7 тыс. Гэта значыць на трох працуючых непасрэдна на будаўнічых пляцоўках прыпадае каля двух чалавек адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату, паведаміў ён.

«Такім чынам, ёсць арганізацыі, у якіх на рабочых прыпадае вельмі шмат астат-

ніх работнікаў. Так быць не павінна, з гэтым неабходна заканчваць», — падкрэсліў Андрэй Кабякоў. Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта даручыў членам рабачай групы да 25 ліпеня бягучага года вызначыць колькасць персаналу асноўных айчынных будтрэстаў, правесці іх аналіз і пры неабходнасці давесці паказчыкі суданоснасці колькасці рабочых і работнікаў адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату да ўстаноўленых норм. «Да 1 кастрычніка бягучага года гэтыя суданосны павінны быць поўнацю прыведзены ў адпаведнасць з існуючымі нарматывамі», — заявіў старшыня рабачай групы.

Намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Беларусі Дзмітрый Семянкевіч у сваю чаргу паведаміў, што ведамства ўжо зацвердзіла адпаведны загад. Андрэй Кабякоў таксама даручыў прадумаць і мадэрнізаваць крытэрыі, якія ўплываюць на суданоснасць колькасці асноўных рабочых і работнікаў адміністрацыйна-кіраўніцкага апарату.

МІЖПАРЛАМЕНЦКАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА СТАНЕ БОЛЬШ ЦЕСНЫМ

Гэтымі днямі ў Беларусі знаходзіцца парламенцкая дэлегацыя Арменіі пад кіраўніцтвам намесніка старшыні Нацыянальнага сходу Эдуарда ШАРМА-ЗАНАВА. Падчас візіту ўжо адбыліся сустрэчы армянскай дэлегацыі са старшынёй Палаты прадстаўнікоў Беларусі парламента Уладзімірам Андрэйчанкам. Акрамя Мінска, армянскія парламентарыі плануецца наведаць Брэсцкую вобласць.

Падчас сустрэчы з кіраўніком ніжняй палаты беларускага парламента абмяркоўвалі, у першую чаргу, шляхі развіцця міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Уладзімір Андрэйчанка выказаў падзяку армянскаму боку за падтрымку, якую парламентарыі гэтай краіны аказалі нашай дэлегацыі на нядаўна завершанай 22-й сесіі Парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Стамбуле. Бакі дамовіліся працягнуць працу ў фармаце ўзгаднення пазіцыі па асобных пытаннях і ў іншых міжнародных парламенцкіх арганізацыях: Міжпарламенцкай асамблеі СНД, парламенцкай асамблеі АДКБ. Акрамя гэ-

тага, спікер Нацыянальнага сходу Беларусі пацвердзіў запрашэнне прыехаць у Беларусь для Овіка Абрамяна, старшыні Нацыянальнага сходу Арменіі.

Падчас сустрэчы гаварылі і пра супрацоўніцтва ў эканамічнай сферы. На думку абодвух бакоў, імя пакуль што знаходзіцца на недастатковым узроўні. Пры гэтым Беларусь і Арменія валодаюць вялікім патэнцыялам для далейшага эканамічнага ўзаемадзеяння. Уладзімір Андрэйчанка заявіў, што Беларусь зацікаўлена рэалізаваць самыя розныя праекты на армянскай зямлі, у тым ліку — у кірунку вытворчай кааперацыі. Парламентарыі абодвух краін дамовіліся вызначыць паўнамоцных ад беларускага і армянскага боку для працы ў Міжрадававай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.

Дэлегацыя Рэспублікі Арменія будзе знаходзіцца з візітам у Беларусі да 14 ліпеня. Сярод запланаваных мерапрыемстваў значыцца таксама сустрэча са старшынёй Брэсцкага аблвыканкама Канстанцінам Сумарам.

Яраслаў ЛЫСЦАВЕЦ.

Учора

«ПАДПІСАЎСЯ НА «ЗВЯЗДУ»... І ВЫЙГРАЎ!

Так — хочацца верыць — лічаць усе пастаянныя чытачы старэйшай беларускай газеты, бо маюць магчымасць прычытаць свежую і цікавую інфармацыю, прычым — на роднай мове...

Аднак асобныя з іх могуць пахваліцца і зусім канкрэтнымі рэчамі, якія выйгралі ў звяздоўскай гульні: некаму і некалі пашчасціла на тэлевізар ці дзесяць трубак шпалераў, на парачку парочкоў альбо свяцільнік, на халадзільнік «Атлант»...

Учора намаганнямі аўтарытэтай камісіі ў складзе пастаянных чытачоў «Звязды» і ўдзельнікаў гульні Ніны Іванюны Астроўскай, Веры Антонаўны Урбан і інжынера ўпраўлення распаўсюджвання друкаваных СМІ РУП «Белпошта» Крысціны Уладзіміраўны Казялецкай (на здымку) спіс гэтых шчасліўчыкаў папоўніўся. Віншуйце!

А тым, хто таксама хацеў бы штосці выйграць, параім: выпісвайце газету, дасылайце карткі на розыгрыш. Афіцыйна: 12 ліпеня 2013 года адбыўся розыгрыш прызавога фонду рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду», арганізатарам якой з'яўляецца рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда» (УНП 100155376), размешчаная па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» зарэгістравана Міністэр-



Фота Вітэя ПІСЦІКА



ствам гандлю Рэспублікі Беларусь 25 сакавіка 2013 года (пасведчанне № 2139) і праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з

30 красавіка па 30 верасня 2013 года ўключна срод падпісчыкаў газеты «Звязда» трэцяга квартала або другога паўгоддзя 2013 года. Уздзел у гульні прынялі 559 падпісчыкаў газеты «Звязда». Прызавы фонд гульні разыграны цалкам.

Прызы сярод удзельнікаў гульні размеркавалі наступным чынам: суперпрыз — халадзільнік «АТЛАНТ МХМ-2808-90 26177000007» (краіна вытворчасці — РБ) 130286-030-ПА0229720, 44РВ/20 выйграла: Нічыпаровіч Галіна Міхайлаўна, в. Магілёва Уздзенскага раёна Мінскай вобласці.

Лічбавыя цыфры ВКВ СТВ 115, (Расія) выйгралі: Лаўрэнаў Уладзімір Міхайлавіч, в. Жаравіковічы Ляхавіцкага раёна; Харэвіч Марыя Францаўна, в. Стрынары Глыбоцкага раёна; Заяц Анастасія Арцэмаўна, в. Прыстарань Светлагорскага раёна; Юргіевіч Тамара Іванаўна, г. Дзялятва Гродзенскай вобласці; Судараў Леанід Пятровіч, в. Смятанічы Шклоўскага раёна; Савельева Галіна Мікалаеўна, г. Вілейка Мінскай вобласці; Сівы Віктар Фёдаравіч, г. Валожын Мінскай вобласці; Старосценка Нэлла Іванюна, г. Мінск; Скрыжан Жанна Леанідаўна, а.г. Грозава Капыльскага раёна; Казлова Ганна Апанасаўна, г. Калінкавічы.

Тэлефон для давадак па пытаннях правядзення рэкламнай гульні: (017) 287 19 68.

3 нагоды

У НАС — СВОЙ ВЕЛАСПЕД!

Пазаўчора паведамлялася, што Камітэт Дзяржкантролю правёў праверкі і зноў выкрыў шмат паршучыняў у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. І па фарміраванні цэн, і па эканоміі і беражлівасці, ды і па многіх іншых напрамках.

Ранкам, выходзячы з дому, сустракаю знаёмага сантэхніка. Пытаю: — Як жыццё? Учора вашаму ведаству нагайнай давалі. Мож, працуеш по-новаму? — Адапцеся, — ён нічога і не чуў пра тыя грозныя праверкі. — Мне што? — выклікаў мора, паломак — процьма, а вечарам буду пры грашчах.

І, не спытаўшыся, пашыбаваў сваёй дарогай. Дарэчы і недарэчы мы, калі што, любім ківаць на замежжа. І на іх вопыт.

Давольце і мне «кіўнуць». Ківок будзе ярыз пра ЖКГ. Іхнюю ЖКГ, вядома.

Пад самы канец існавання СССР давалася працяглае час пажыць за мяжой. Жыў у доме звычайных людзей. Шмат убачыў цікавага. І аўтаматычную пральную машыну, і пасудомыйны хатні аграгат — у нас пра такую тэхніку тады яшчэ і не чулі.

Сядзім аднойчы з гаспадаром у садку ля дома, п'ём каву, на блізка Альпы любоемыя. І тут зазваніў тэлефон.

— Так так, — адказвае некаму гаспадар. — Прыезджайце, раз хочаце.

Неўзабаве ля дома спынілася грузавае «Таёта». З яе выйшаў мужчына ў акуртаным спецдазенні і з сумкай на плячы. Павітаўся з намі і пайшоў у хату. А мы працягвалі бацьч час за кавай.

Недзе праз паўгадзіны не знаёмец выйшаў, сказаўшы, што ўсё ў парадку, пацінуў нам рукі і з'ехаў.

Падрабязнасці

УСЕ ПАЦЯРПЕЛЫЯ Ў ДТЗ ВА УКРАІНЕ БЕЛАРУСЫ ЗМЕШЧАНЫ Ў БАЛЬНІЦЫ БРЭСТА

Імёны пацярпелых размешчаны на афіцыйным сайце Вальнскай абласной адміністрацыі, паведамляе БЕЛТА.

Гэта мінчане Настасся Ібрагімава (1998 года нараджэння), Тацяна Дарожка (1999 г.н.), Мікалай Міхеёў (1970 г.н.), Алег Саўчанка (2004 г.н.), Аляксей Зянькоў (1999 г.н.), Мацвей Зянькоў (2004 г.н.), Мікалай Зянькоў (1997 г.н.), Максім Зянькоў (1997 г.н.), Паліна Казуба (1997 г.н.), Вера Бобіч (1999 г.н.), Іван Бобіч (1975 г.н.), Марыя Бобіч (2007 г.н.), Людміла Няхайчык (1955 г.н.),

Павел Шаўчэнка (1997 г.н.), Вольга Аляксандрава (1980 г.н.), Наталія Бондарова (1999 г.н.), Аляксандра Несцяроўна (2001 г.н.), Ульяна Аляксандрава (2007 г.н.), Мікіта Няхайчык (2003 г.н.), Мацвей Няхайчык (2005 г.н.), Ілья Трускоўскі (1999 г.н.), Тацяна Мянжанна (1973 г.н.), Аляксандр Мянжэнны (1973 г.н.), Ірына Кавалёва (1986 г.н.), Аляксандра Пракоф'ева (1999 г.н.), Ганна Скарадуля (1998 г.н.), Максім Калечанка (1983 г.н.).

Паводле звестак МНС Беларусі, усе пацярпелыя ў аварыі беларусы, а таксама тыя, хто не атрымаў траўмаў, ужо выехалі ў дастаўлены ў Брэст.

У Брэсце іх усіх аглядаць урачы. Тыя, каму медыцынска дапамога не спатрэбіцца, будуць адпраўлены ў Мінск.

Нагадаем, што 11 ліпеня каля 7.30 на 93-м кіламетры аўтадарогі Дзямнава-Ковель каля вёскі Воля-Любітоўска Ковельскага раёна Вальнскай вобласці Украіны сутыкнуліся турыстычны аўтобус, які перавозіў групу беларускіх грамадзян у Балгарыю на курорт «Чарнаморац» (50 па-

дзяржава шчодро даплачвае да лічбаў, якія тыя называюць.

Я не спецыяліст у стратэгіі ЖКГ. Але ж бачу, што робіцца ў нас пад носам. Сябар раскавае, што іх прадпрыемства збіраецца закупіць адпаведнае абсталяванне і самім вырабляць энергію для сваіх патрэб — на многа танней абдыццэца. Сёння пабачыў: вуліцу Карла Маркса ля Дома афіцэраў зноў раскапалі ўшчэнт, мяняюць трубы. Але ж такія работы там вяліся некалькі гадоў таму — некалькі месціцаў шырылавалі. Ці трубы не той сістэмы тады выбралі, ці паклалі не так? Хто адкажа? Ля пад'езда нашага дома павесілі аб'яву, што на два тыдні адключоўца гарачую ваду. Гэтая завядзёнка цягнуцца з году ў год — маўляў, так трэба для праверкі сістэмы. У канцы ацяпляльнага сезона батарэй ў кватэрах, нягледзячы на вясну за акном і дарагоўлю энергарэсурсаў, аж трашчалі ад гарачыні — таксама, маўляў, для праверкі. Даволі дзіўна для нашага часу. Цяпер нават звышскладанейшую ядзерную зброю цывілізаваныя краіны навушчыліся вырабаўваць без рэальных выбухаў, а толькі мадэлюючы на камп'ютарах. Мы ж са звычайнымі трубамаі і цеплатрасамі не можам разабрацца па-гаспадарску. А толькі так разбіраемуся, каб звычайны жыхар памучыўся.

Дарэчы, гісторыю пра тое, як вядуць прафілактычныя работы іх калегі з Захаду, я раскаваў айчынным сантэхнікам. Яны пасмяяліся, а потым пасур'езнелі і папрасілі, каб наवरсе нідзе пра гэта не раскаваў. Бо ім каму хутка на пенсію, а каму проста менталітэт не дазваляе прывычную «лагістыку» перайначваць.

Віктар ВІКЕНЦЕЎ

Якасць жыцця

НЕ БУДЗЕМ БЮРАКРАТАМІ НА РОЎНЫМ МЕСЦЫ

Мая маладая калега яшчэ ў мінулым снежні ўчыніла правапарушэнне: перабегла насурацц свайго пад'езда вуліцу ў забароненыя месцы, праз суцэльную лінію. Пастаяла з цяжкімі пакумкамі: да святлафора — далёка, машын на вуліцы няма, міліцыі не відаць — ну і рызыкнула...

І літаральна ля прыступак свайго пад'езда трапіла ў рукі дружныніку ДАІ. А тут і з ДАІшнага аўтамабіля, які стаў за рагом, прыйшоў аўтаінспектар... Вядома, каб навідавоку было гэтае аўто — ніколі б я не зрабіла паршучэння. Але віну сваю калега прызнала, а раз грошай пры сабе не было — атрымала квітанцыю на штраф — 100 тысяч — і пайшла дадому. Літаральна на другую раніцу збегала ў банк, заплаціла свой штраф, захавала квітанцыю і, натуральна, з тых часуў стала самым дысцыплінаваным пешаходам.

Мінула больш за паўгода — атрымлівае калега запрашэнне ў бухгалтэрыю, дзе ёй паказваюць паперу з суда, паводле якой ёй належыць тэрмінова заплаціць штраф. У адваротным выпадку, натуральна, штраф будзе спаганяцца праз бухгалтэрыю вылічэннем з заробку. Зразумела разгубленасць чалавека, які разлічыўся за сваё правапарушэнне (не за злачыніцтва) і зноў зрабіўся вінаваты. Аказалася, што квітанцыю пра аплату трэба было альбо праз пошту, альбо асабіста даставіць у ДАІ... У нашым выпадку добра, што квітанцыя захавалася, і другі раз плаціць не давялося.

Але пытанне застаецца. Зразумела, «штрафнікоў» у ДАІ куды менш, чым тых, хто аплачвае праз банк і інтэрнэт крэдыты, камунальныя паслугі, жылло, робіць закупкі... І ніхто ніколі не атрымаў паперу з патрабаваннем з'явіцца ў ЖЭС альбо ў банк ці краму, каб даказаць, што ён разлічыўся. А тут навошта? На банкаўскім чэку аб аплаце за штраф абавязкова ўзвесіцца і адрас, і прозвішча. Калі гэтага мала — дык трэба ўвесці норму ўспісваць яшчэ і асабісты нумар, паводле якога ДАІ яшчэ прасцей здолее праверыць, ці заплачаны штраф. А калі ў праваахоўніку ёсць сумненне, што аштрафаваны чалавек паведаміў пра сібе чужыя звесткі, — дык і гэта не праблема для таго ж інспектара ДАІ, які можа звязацца з адпаведнымі пашпартнымі службамі і, як той казаў, «прабіць» гэтыя звесткі і ў масыце ўпэўніцца, што чалавек — сапраўды той, кім называўся.

А калі б штраф выпісалі чалавеку з-за мяжы? Альбо з далёкай беларускай вёскай, дзе ні інтэрнэту, ні банка, ні пошты няма? Чалавек заплаціў бы штраф у любой адпаведнай установе, і хай сабе дзе з чыстым сумненнем дадому, не пачынаючы потым перанісіць дзелі доказыў таго, што ён абавязак выканаў.

Вядома, па вялікім рахунку, не так ужо і цяжка ўкласці ў канверт квітанцыю аб аплаце штрафу альбо нават асабіста прывезці ў міліцыю ці ДАІ. Але думаецца, што існуючае права — гэта рудымент і атавізм у наш час інфарматызацыі. І калі зараз на парадку дня стаіць пытанне дэбюракратызацыі — дык давайце не будзем бюракратамі на роўным месцы.

Пятро РАМАНЧУК

МІЛЬЁНЫ ДОЗ — ДА ВЫНІШЧЭННЯ

У чэрвені супрацоўнікі міліцыі выявілі звыш 1 тыс. фактаў незаконных пасеваў маку і канопляў, вынішчылі звыш 44 т нарказелля. Аператыўнікі Рэжыскага РАУС на тэрыторыі плошчай 1,1 га выявілі 3 т дзікіх канопляў (1,5 млн доз). А ў Любанскім раёне на плошчы 3 га было вынішчана 5 т канопляў (каля 2,5 млн доз).

Як паведамляюць ва ўпраўленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, на працягу лета ў краіне рэалізуецца праграма «Мак». Да адміністрацыйнай адказнасці за рэалізацыю насення маку прыцягнута 14 чалавек, канфіскавана звыш 2,2 т насення маку, што адпавядае 17 тыс. доз. Усяго па лініі незаконнага абарачэння наркотыкаў за месяц выяўлена 369 злачыніцтваў, да крымінальнай адказнасці прыцягнуты 262 чалавек, канфіскавана звыш 750 кг макавай салямы і марыхуаны. Заведзена крымінальная справа ў дачыненні да раней судзімага непрацуючага жыхара Хоцімска, у якога канфіскавана каля 1 кг высушанай марыхуаны.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Зенит-БелОМО» (продавец) проводит открытый аукцион по продаже изолированного помещения многофункционального назначения, инвентарный номер 631/D-10341, об. пл. 1351,1 кв.м., расположенного по адресу: Минская обл., Вилейский р-н, г. Вилейка, ул. Чапаева, д. 26-2. Начальная цена с НДС – 1 849 968 000 бел. руб. Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Аукцион состоится 13.08.2013 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 12.08.2013 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению Червенского райпо (продавец) проводит открытый аукцион по продаже здания магазина № 63, инвентарный номер 615/C-15650, об. пл. 538,5 кв.м., расположенного по адресу: Минская обл., Червенский р-н, г.п. Смилевичи, ул. М. Горького, д. 1. Начальная цена с НДС – 1 350 144 000 бел. руб. Площадь земельного участка – 0,1296 га. (предоставлен продавец на праве постоянного пользования). Задаток 10 % от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Аукцион состоится 19.08.2013 в 12.30 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 16.08.2013 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона) по поручению ЧУП «Молодеченский пищевой комбинат» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Минская область, г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, д. 153, в составе: административное здание, инвентарный № 630/C-1936, об. пл. 366,4 кв.м.; административное здание, инвентарный № 630/C-6352, об. пл. 345,8 кв.м.; здание пилорамы, инвентарный № 630/C-1935, об. пл. 350,6 кв.м.; арматурный цех, инвентарный № 630/C-16781, об. пл. 635,5 кв.м.; здание стогольного цеха, инвентарный № 630/C-16783, об. пл. 442,5 кв.м.; здание гаража, инвентарный № 630/C-16786, об. пл. 816,7 кв.м.; здание склада, инвентарный № 630/C-4730, об. пл. 401,8 кв.м. Начальная цена с НДС – 3 967 744 573 бел. руб. Площадь земельного участка – 2,0142 га (предоставлен продавец на праве постоянного пользования; ограничение: 0,0166 га – охранный зона подземных кабельных линий электропередачи). Обременения – частичная аренда. Задаток в сумме 140 000 000 (сто сорок миллионов) бел. руб. перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012343260010; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – 3012343265044; в российских рублях (RUB) – 3012343265028; в отделении № 507 г. Минска ОАО «Белинвестбанк», БИК 153001739, УНП 191021390, получатель платежа ЗАО «Центр промышленной оценки». Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, а также определения лица, выигравшего аукцион, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by. Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 05.06.2013 г. Аукцион состоится 23.07.2013 в 14.00 по адресу: г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, 62, зал заседаний. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 22.07.2013 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, офис. 1703, пом. 5. Тел.: +375 17 280 36 37; 8029 183 69 71.

ИЗВЕЩЕНИЕ Государственное производственное объединение «Минскстрой» доводит до сведения заинтересованных лиц О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ о строительстве жилых помещений объекта «Многоэтажный жилой дом не повышенной комфортности № 26 (по генплану) в микрорайоне «Каменная горка-3» (жилой дом), опубликованную в газете «Звязда» от 10 мая 2013 года № 85 (27450): Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 73, № 76, № 78, № 86, № 88, № 96, № 98, № 106, № 108, № 116, № 118, № 126, № 128, № 186, № 188, № 196, № 198, № 206, № 208 без учета выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет 12 844 441 руб. Предложениям согласно настоящим изменениям в проектную декларацию действуют до 15 августа 2013 года. УНП 100071325



Кантрольная закупка

БОЛЬШ КАРЫСНАЕ — СВАЁ

Люблю вясеннія і летнія рынкі і крамы — ёсць на чым позірку спыніцца, ёсць чым сьбе пацешыць. Смачныя «вітаміны» так і просяцца на стол! Вось толькі цэны на гэтыя вітаміны часам зашкальваюць. Радыска, напрыклад, амаль 43 тысячы — так і зусім па-лохае. Высветліць, праўда, адкуль прывезены «залаты» прадукт у адзін з супермаркетаў Баранавіч, не ўдалося. На атрыманых высветліць, і навошта везлі. Бо свайго, роднага, беларускага, на базары — еш не хачу. Няма яго, ружова-белага, толькі ў крамах.



На рынку ў Ляхавічах.

Зрэшты, дзякуй заморскай радысцы. Менавіта з-за яе адрваліся ў сваесабытвы рэйд па рынках Брэстчыны: паглядзець і палічыць, чым жа ўсё ж яны нас кормяць і за якія грошы? Ляхавічы — гарадок невялікі, з насельніцтвам каля 12 тысяч. І рынак у ім, адпаведна, маленькі. За буйнымі пакупкамі ляхавічане традыцыйна ездзяць у суседнія Баранавічы, базале да іх крыху больш за 20 кіламетраў. На сваім жа рынку жыхары райцэнтра купляюць гародніну і садавіну, ягады, прысмакі, хлеб і мяса... Ля само-



У Баранавічах уся гародніна на прылаўку — свая, беларуская.

га ўваходу на рынак пакупнікоў сустракаюць сімптычныя бабулі: у кагосьці на імправізаваным «прылаўку» з пары цаглін — летнія грыбы лісічы, у некага — маладая бульбачка, у кагосьці малыны ды чарніцы.



Аргенцінская груша па 25 тысяч чакое свайго пакупніка.

ЗАМАРОЖАНЫЯ САПРАПЕЛІ

Адкрытае акцыянернае таварыства «Лельчыцкі аграцэнтр» з 2008 года не можа распачаць выпуск бялагіка актыўных вітамінава-кармавых дадаткаў на аснове сапрапелі. На базе гэтага прадпрыемства павінен быў рэалізоўваць інвестыцыйны праект у адпаведнасці з Дзяржаўнай праграмай «Торф» на 2008-2010 гады. Камітэт дзяржаўнага кантролю правёў праверку таварыства наконце эфектыўнасці і законнасці выкарыстання бюджэтных сродкаў. У 2011 годзе ў адпаведнасці з расшэннем Гомельскага аблвыканкама на паказаныя мэты з рэспубліканскага бюджэту было выдаткавана ВБ5 млрд рублёў, на якія заказчыч — УКБ Лельчыцкага раёна — закупіла абсталяванне і зрабіла праект. А да рэканструкцыі будынка пад цэх УКБ не прыступіла ў сувязі з адсутнасцю фінансавання. У прэс-службе дзяржаўнага кантролю Гомельскай вобласці лічаць, што прычынай стала безыніцыятыўнасць

— А пакупнікі часта беларускі тавар пытаюць? — Ды не, не вельмі. Часцей наракаюць на нетаварны выгляд ды на тое, што гародніна нясмачная... Зрэшты, імпартаваны тавар і самі прадаўцы бяруць больш ахвотна, чым беларускі — ён і захоўваецца даўжэй, і кошт на яго часам меншы. А бывае, беларускае аналагічна проста не знайсці — у чэрвеньліны днём з агнём не адшукаць мясцовыя яблыкаў і груш, цыбулі і чарэшні. Як быццам і захоўваць не навучыліся, і гадаваць... Адсюль і «залатая» радыска на прылаўках, і кошт на маладую чарэшню, які упарта ўтрымліваецца на адзнацы ў 35 тысяч.

А наконце прэтэнзій да нетаварнага выгляду і смаку беларускіх прадуктаў... Што ж, дзеду міла, а ўнуку гніла, як той казаў. У тых жа Ляхавічах гараджане аддаюць перавагу свайму чарэшні (хай дробнай і не такой салодкай) і яблыкам з прылаўка мясцовай бабулі, якія і чарвячком трохі пагрэзеныя, ды і маршчыністыя па вясне. Дарэчы, такія нават больш ахвотна купляюць, памятаючы народную мудрасць: раз чарвяк яблык ёсць, дык чалавек дакладна можа. — Я свайму дзіцяці імпартаваныя яблыкаў не дам, — кажа ветурац-санэксперт Ляхавіцкай лабараторыі санітарна-ветэрынарнай экспертызы Ганна Тулік. — Вядома, па разнастайных допусках яно праходзіць, мы ж строга сочым на нашым рынку за якасцю прадукцыі. Але допускі допускіма, а, на мой погляд, нармальнае садавіна да лета не можа так выглядаць... Мне здаецца, нашы людзі ўсё-такі больш ахвотна сваю прадукцыю купляюць — з пункту гледжання экалагічнасці і чысціні яна лепш... Тут я з Ганнай цапкам згодна. Нам бы толькі навучніца гэтаю «экалагічнасць і чысціню» захоўваць належным чынам, пакаваць ды прадаваць. Можна скарыстацца вопытам Канады, дзе на прылаўках ідэнтычныя прадукты прадаюць з двух кантэйнераў. У адным — танняя, але з «хіміяй», у другім — дарагая, але «чыстая». І тады пакупнік сам вырашыць, на чым яму эканоміць: на грашах ці на здароўі...

— А сваё, беларускае, у вас што? — пытаюць у прадавачкі агароднінага павільёна на рынку «Аляксееўскай». — Агуркі і цыбуля па 9 тысяч, квяцстая капуста, — пералічвае прадавец. — Часнок васьм яшчэ беларускі, па 35 тысяч за кілаграм... Агародніны рынак Баранавіч ад ляхавіцкага і кобырскага амаль не адрозніваецца, хіба што цэны тут трохі вышэйшыя ды выбар большы. Побач з беларускімі таматамі са Ждановіч і Пружан апетытна чырванючы памідоры, якія прыехалі з Баку. Азербайджанскія таматы крыху даражэйшыя — тысячы на 3-4 за кілаграм. Затое паўднёвы памідор і пахне ўжо зусім па-летняму, і сакавіты, і смачны. Маладую тамату прадаюць па 11 тысяч за кілаграм дробныя, па 12.500 — буйныя. Тут жа паспяхова канкуруе з польскай рэпчатай цыбульай крымская салатная, белая і сіняя...

— А сваё, беларускае, у вас што? — пытаюць у прадавачкі агароднінага павільёна на рынку «Аляксееўскай». — Агуркі і цыбуля па 9 тысяч, квяцстая капуста, — пералічвае прадавец. — Часнок васьм яшчэ беларускі, па 35 тысяч за кілаграм... Тацяна ГРЫНКЕВІЧ. Фота аўтара

Ірына АСТАШКЕВІЧ

кіраўніцтва Лельчыцкага аграцэнтру, якое не рабіла дастатковых захадаў для рэалізацыі інвестыцыйнага праекта. У выніку бюджэтных сродкі, выдаткаваныя на закуп абсталявання, аказаліся замарожанымі, а нарматыўныя тэрміны будаўніцтва аб'екта перавышаны ў 3,5 разоў. Таксама кіраўніцтвам ААТ «Лельчыцкі аграцэнтр» не былі забяспечаны належныя ўмовы захоўвання абсталявання. Яго частка знаходзілася ў ангары з дрэвавым дахам, а сушылка для сапрапелі — увоўне пад адкрытым небам. Пасля ўмяшання дзяржаўнага кантролю вобласці Гомельскім аблвыканкамам Лельчыцкаму аграцэнтру выдзелены Вр22 млрд руб. Зараз вядуцца работы па рэканструкцыі вытворчага будынка. Праверка выяўленне і завяршэнне кошту выкананых работ амаль на Вр139 млн рублёў. Гэтая сума вернута ў бюджэт.

МАРАЦЬ — УСЕ, АТРЫМЛІВАЮЦЬ — АДЗІНКІ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) Маргарыта ЮРУЦЬ, выпускніца гімназіі №5, г. Баранавічы:

«НАВАТ І НЕ ВЕДАЮ, ЦІ ПАШАНЦАВАЛА МНЕ...»



— Будзе няпраўдай, калі скажу, што цэнтралізаванае тэсціраванне здаваць было не страшна. Хоць і добра рыхтавалася, але хвалюванне не пакідала да апошняга. Толькі ва аўдыторыі, дзе павінна было праходзіць тэсціраванне, я змагла сулапокіцца. Страх сам некуды знік. Добра яшчэ, што напярэдадні было не так шмат часу, каб хвалювацца: выпускныя мы адгулялі 11 чэрвеня, а ўжо 14 трэба было ісці здаваць беларускую мову.

Пра 100 балаў марыць, відаць, кожны, хто прыходзіць на тэсціраванне. Я таксама. Але, прызначна, такі вынік не стаў сюрпрызам, бо з сёмага класа даводзілася ўдзельнічаць у алімпіядах па беларускай мове: я ездзіла і на вобласць, і на рэспубліку, а рыхтавацца заўжды дапамагала настаўніца з маёй гімназіі, Тамара Івануна Раманюк. У прыцыпле, дзякуючы ёй і на тэсціраванні я змагла паказаць найлепшыя магчымыя рэзультаты.

Думаю, зразумела, што ранішне здаваць менавіта беларускую мову не было выпадковым. Я нават і не сумнявалася: алімпіядны вопыт яшчэ больш падмацаваў упэўненасць, што зроблены выбар — толькі на карысць. Як аказалася, шкадаваць і сапраўды не давялося. Акрамя беларускай мовы, здавала яшчэ грамадствазнаўства і англійскую мову. У суме, разам з атэстам, я маю 372 балы. Здавалася б, нядрэнна, але наконце паступлення пакуль загадваць не спяшаюся. Я збіраюся ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на факультэт міжнародных адносін, хачу стаць спецыялістам па міжнародным праве. Пра гэта я мару з васьмага класа. Быць матэматыкам ці медыкам не схільна, заўжды больш падабаліся гуманітарныя навукі.

На мой погляд, каб атрымаць добры вынік на ЦТ, патрэбныя як веды, так і нейкая доля шанцавання: напрыклад, калі будзе вырашацца, які варыянт табе трапіцца. Удача паспрые выцягнуць той, што аказацца самым простым менавіта для цябе. Магчыма, мне таксама пашанцавала...

Дар'я КОСІК, выпускніца СШ №2, г. Валожын:

«ТВОЙ УЗРОВЕНЬ ЗАЛЕЖЫЦЬ АД НАСТАЎНІКА...»



— Везуць пра сто балаў мне даслалі SMS-паведамленнем (такую паслугу можна замовіць у Інстытуце кантролю ведаў). Калі пабачыла на экране мабільнага трохзначную лічбу, не паверыла адрозню, а таму хуценька пайшла да камп'ютара і стала правяраць, ці сапраўды ў мяне вышэйшы бал. Рэакцыя была вельмі эмацыянальнай: адначасова і слёзы, і вялікая радасць! У тым, што атрымаю 100 балаў, крыху сумнявалася. Самы вышэйшы вынік, пра які асмелыя думаць — 96 балаў. Калі ўзгадваць рэзультаты тэсціравання, то туды я хадзіла тройчы. Балы былі высокімі: 91, 90 і 94, але гэта нельга было лічыць гарантыяй поспеху.

З рэпетытарам я не займалася. У школе быў факультатыв, на які хадзіла пяць чалавек, я ў тым ліку. Плюс самастойная падрыхтоўка дома. Можна яшчэ ўлічыць папярэднія тры гады, падчас якіх я ўдзельнічала ў алімпіядах па беларускай мове. Гэта стала адным з вышальных фактараў выбару тэсціравання менавіта на гэтым прадаме. Тут яшчэ паўплывала, безумоўна, і тое, што ў маёй сям'і размаўляюць па-беларуску.

Зараз я мару паступіць у Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, таму здавала яшчэ і хімію з біялогіяй. Стаць урачом хацела з дзяцінства. Тэст па беларускай мове здаўся самым лёгкім з усіх трох. Хачу дадаць, што не абавязкова для таго, каб удала здаць тэсціраванне, займацца з рэпетытарам. Думаю, калі пацаць рыхтавацца напрыканцы 10-га класа, можна разлічваць на надзярны бал. Яшчэ твай узорне ведаў на тэсціраванні залежыць ад настаўніка, які выкладаў у тваёй школе. Мне і маім аднакласнікам не спатрэбілася зяртацца да рэпетытараў.

Марыя КІСЯЛЁВА, выпускніца СШ №2, г. Паставы:

«РАЗЛІЧВАЛА НАБРАЦЬ БОЛЬШ ЗА 90 БАЛАЎ...»

— Як толькі выйшла з аўдыторыі, дзе здавала тэсціраванне, адрозню патэлефанавала свайму настаўніку і ўдакладніла тыя пытанні, у якіх была не упэўнена. Калі стала зразумела, што я адказала правільна, памілігнула думка пра магчымыя 100 балаў. Але выніку ўсё роўна здзіўлена, бо найвышэйшы бал набіраюць нямногія. Самае яркае пацукі ў той момант — задавальненне ад таго, што ўсё праца і падрыхтоўка не аказаліся марнымі.



Мне не спатрэбілася наведваць рэпетытара. Усе веды змагла атрымаць на ўроках і факультатывах па беларускай мове ў Тамары Мікалаеўны Захарэвіч, за што ёй вялікі дзякуй! Многія абітурыенты выбіраюць для тэсціравання рускую мову. Думаю, гэтае рашэнне абумоўлена тым, што рускую яны найбольш выкарыстоўваюць у паўсядзённым жыцці. Я ж вырашыла здаваць беларускую, таму што гэта мая родная мова.

Хвалювалася, вельмі баялася, што не апраўдаю як сваіх чаканняў, так і надзеі тых, хто мяне падтрымліваў. На самім тэсціраванні пастаралася засяродзіцца толькі на заданні і больш ні пра што не думаць, каб нічога не прапусціць і не нарабіць недарэчных памылак. Мне дапамагло рэпетыцыйнае тэсціраванне, але найперш у тым, што датычыцца афармлення.

Прызнаюся, што разлічвала набраць дакладна больш за 90 балаў. Па-мойму, тым, хто хоча проста атрымаць мінімальны бал, дастаткова будзе і шацтвавання, а вось каб дасягнуць высокай планкі, патрэбна падрыхтоўка. Але ў маім выпадку, відаць, кропля ўдачы ўсё ж была.

Зараз я ўжо ведаю вынікі на ўсіх астатніх тэстах. Не 100 балаў, але таксама няблага. Паступаць буду, хутчэй за ўсё, у Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Праўда, з факультэтам пакуль не вызначылася.

Ганна ГАРУСЦОВІЧ.



ЛУПАТЫ

Ці не ў кожнай вёсцы так — што ні чалавек, то мянушка. І якіх там толькі няма!.. Звольнага — адпаведна. Але ж бываюць і выключэнні. У нас васьм некалі жыў мужык, якога звалі Лупатом. А чаму — не разабраць, бо вочы як вочы ў яго...

Бацька расказаў, што адбылося гэта ў першыя гады савецкай улады. Вёска тады жыла вельмі бедна, але ж народу ў ёй было шмат: толькі ў нашай хаце больш за дваццаць душ — дзед з бабай, бацька з маці, сем братоў, пяць сяцёр, некаторыя з іх таксама сямейныя...

Карацей, і моладзі ў вёсцы было, і дзядзькі, а васьм пра клубы ніхто і не чуў: па хатах розныя вярчоркі ладзілі, па чарзе. Прычым людзі старэйшыя на іх таксама прыходзілі, каб пацукі якія навіны, пагуляць у карты, падзіўляцца на прыгожых хлопцаў і дзяўчат. А ўжо тыя прудумлялі ўсялякія гульні-забавы, спявалі песні, танцавалі...

Курыць, як бацька расказаў, тады таксама курылі. А васьм на алкаголь гэткай моды не было. Адпаведна — і п'янці... (Не тое, што цяпер: хлопцы часам дзевач на танцах не бачаць — увесь вечар пад плотам валяюцца. Альбо ідуць у клуб, каб з некім пабіцца...)

Зрэшты, бойкі былі і ў тыя гады: то ў крыўду толькі кінецца, то дзядзьку не падзеліць... На адну з такіх вярчорак хлопцы з суседняй вёскі прыйшлі і з-за нечага счэпіліся з мясцовымі

хатах, а хто і ў карчму, каб тую карку горкай падняць... Але ж гэтак было даўней, скажам так, пры дзядках. Пры бацьках — ці не «пагалуны атэзізм» наступіў. Гэта значыць, што людзі (пераважна старэйшыя ўзросту) пзўныя традыцыі яшчэ трымаліся, у царкву і на могілкі хадзілі, а ўжо моладзь — не, бо яны заўсёды нос па ветры трымалі: пры камуністах ён дзёму зусім не туды...

Праўда, наступілі 90-я, і вецер рэзка змяніўся. У краіну вярнулася мова: людзі на ёй не толькі размаўлялі, але і пісалі... Па-беларуску, хораша сталі святкаваць Каляды, Вялікдзень, памяць і памінаць продкаў. На Радаўніцу нават выхадны зрабілі. І... Не ведаю, як у іншых месцах, у нас жа на могілкі стала з'яўджацца столькі радні, колкі не з'яўджалася на іншыя вяселлі! Нават свайго роду конкурс чапаўся: чым больш сямейнікаў каля магіл збіраецца, тым больш паважаны іх род. А гэта ўжо званілі! Хто ж ад таго адмовіцца?! Вось сваякі і сталі загадаць з усімі савоньвацца, дамаўляцца, хто і ў колкі прыедзе, што з сабой прывезе. Жанчыны, якім і належыць, узгаднілі меню, а ўжо гатавалі, не раўноўчыя як на Маланніна вяселле, не менш!

Зрэшты, стол — гэта потым. Спачатку, прыехаўшы на малую радзіму, на кладзі, сямейнікі сваім «кругам» сталі вакол магіл — вядома ж, плакалі, успаміналі, размаўлялі... І толькі потым ужо, у завяршэнне, магіл добранька пасядзець, як зараз кажуць — за накрытай палянай.

На нейкую з Радаўніц адзін такі і напраўду вялікі, дружны род (магчыма, нават самы ганаровы!) пасядзеў ужо: і выпілі ўсё, і падсілкаваліся. Час дамоў кіравацца, а значыць, з магілак рункі ды настольнікі збіраць. Простая справа: каб яе зрабіць, адна кабата (сама на пад'ём цяжкавата) залівуць паспала. А той што — адна нага тут, другая там. Адзінае — сама яна, хоць і ту-

тэйшая, але ж пайменна, як той казаў, радно сваю не ведала. — Ды што я ведаць? — не зразумелі сваякі. — Там цэлы рад наш. З усіх магілак збірай і сюды. «Рад» свой залівца, вядома ж, ведала, асобныя магілкі — таксама, але ж настольнікі, як я і навучылі, стала збіраць з усіх запар: цэлы абярэмак на тую «палю» прынесла, пакаляла... А там «аглаблёваю» якраз налілі. Да рота не данеслі — які нейкі шум з боку магілак, з боку іх «рада», «Пакралі!...», «З кладу? Няжудо?..» «Ды быць не можа!» «Во якое сумленне ў людзей!...» Пацукі гэтыя словы, жанкі з ганаровага роду, ну вядома ж, пайшлі паглядзець, што ж адбываецца.

І залівца следам за імі... Глянула на «месца злачынства» і кажа: — Людцы, дык гэта ж я!.. Не крапа! Бронь Божка! Мне казалі пабіраць, і я сабрала... У людзей адрозню каменё з душы: пасмяялася, усім кагалам да таго «абярэмка» пайшлі — разбіраць, дзе чыё. А заадно і «прыгубіць» чагось — за адзінства «клануў», за тое, каб не «чуваць», каб помніць радно... І абавязкова з'яўджацца...

Аднак пажаданне гэта збіцца не паспела, бо зноўку вецер перамен. У царкве сталі казаць, што спачальным нашы пышыны паміні зусім не патрэбны, патрэбны толькі малітвы. Мусяць, таму ў мінулае сталі адыходзіць масавыя «з'езды» радні і вялікія бяседы.

Ці прыйшлі на іх месца малітвы — не ведаю. Соф'я Кусанкова, в. Лучын, Рагачоўскі раён.

«ХТО ЯМУ КАПАЕ...»

Не так даўно мы з мужам адзначалі «шкляное» вяселле — пятнаціцігоддзе сямейнага жыцця. За сталом, як заўсёды, па просьбе дзядзькі ўгадалі знаёмства... Павучальна, між іншым, гісторыя.

У той год я толькі скончыла школу, здала экзамены, і мама адправіла мяне адпачыць да свайго стрыечнай сястры (а маёй, значыць, цёткі) Марусі. Ехаць да яе, а тым больш да чорта на рогі, у вёску, я вельмі не хацела, бо нікога там не ведала, рабіць нічога не ўмела...

Але ж цётка, дай Бог ёй здароўя, да гэтага не змушала. Яна — хітрая — яшчэ за снаданнем пачынала нейкую размову альбо расказа. Слухаць яе было вельмі цікава, таму я круцілася побач. І такім вольным чынам, незаўважна для сябе, апыналася то ў агародзе з матыкай, то ў лузе з граблямі, то ў лесе з бітончыкам для ягад...

Гэта — удзень. Але ж паду-мала цётка і пра мае вечары. Ледзь не назаўтра пасля прыезду яна павяла мяне да суседкі, пазнаёміла з яе дачкой. Сказала та: — Настанка, ты ж тут завадатарка. Ты на танцы ходзіш. Дык вазьмі з сабой маю гасцю, пазнаём там з дзядзьчаткамі...

Цётцы Марусі Насця не адмовілася, яе загалася вельмі неахвотна: я ёй (на твары было напісана) зусім недарэчы была... Бо ў той вечар, як высветлілася, моладзь збіралася на дзень народзінаў, а ўжо потым — на танцы.

Пацукі пра гэта, я хацела вярнуцца дамоў, але Насця сказала, што не трэба нічога ўскладняць ды разводзіць тут цырымоніі: «Падумаеш, ніхто не запрашаў, без падарунка... Пра-сцей трэба быць...»

Вось так, ні села ні пала, я апынулася за святочным сталом, у новай для сябе кампаніі — пераважна з дзядзьчат.

Хлопцаў таксама там прыйшло, але ж разгледзецца я проста не паспела, бо Насця (мы селі з ёй побач) працігнула руку, каб нешта ўзяць, і... на калені мне перакуліла фуўжэр з чырвоным вінном.

Ад нечаканасці я падскочыла, вядома ж, залілася чырванню,

Свой погляд

МОЖНА ЖЫЦЬ ПРЫПЯВАЮЧЫ?

Мусяць, у многіх у жыцці ўзнікаюць пытанні, на якія шукаеш і не можаш знайсці адказаў. Ну вось напрыклад: ці не ў кожным нумары раёнай газеты я чытаю запрашэнні на працу. Значыць, на вытворчасці, у іншых сферах жыцця патрабуюцца рабочыя рукі. І таму чалавек, нават не маючы спецыяльнасці, можна ўладкавацца, можа нешта зарабіць... Няхай невялікі грошы, але ж сьбе ды сям'ю ён, мусяць, пракарміць?

Тады хто мне скажа, чаму столькі людзей ва ўзросце 40—50 гадоў, гэта значыць, у самым росквіце сіл, у нас не працуюць? Далей. У народзе такія васьм «беспрацоўных» называюць бамжамі — людзьмі без пазіўнага месца жыхарства. Думаю, што гэта не зусім правільна. Наколькі мне вядома, з'ява гэтая прыйшла да нас з Захаду. Туды, у краіны з моцнай эканоміяй, заўсёды з'яўджаліся ахвотныя болей зарабіць, лепей жыць... Часам іх было вельмі шмат — настолькі, што яны пачыналі займаць працоўныя месцы, усё больш і больш высячыючы кароннае насельніцтва. Такім чынам, нехта вымушана заставаўся без працы і, адпаведна, без грошаў.

А далей — болей: не маючы сродкаў плянціць за жыллі, такія беспрацоўныя пазбаўляліся кватэр, набываючы статус людзей без пазіўнага месца жыхарства.

Нашы «бамжы» — людзі іншага складу. Яны, у большасці, маюць жыллі, а галоўнае — яны могуць, але не хочуць працаваць. У іх іншыя жаданні: па-першае, ні ад каго не залежаць, па-другое, мець грошы на прапой... Згадзіцеся, нават чалавек сярэдняга дастатку не можа сабе дазволіць штодзённую выпіўку. А яны сабе дазваляюць — і пераважна таму, што сядзяцца на шыі старатарым пенсіонерам-бацькам. Тыя проста вымушаны іх утрымліваць, пенсіянераў, бо што зробіш? Толькі паспрабуй «скінуць», паспрабуй папракнуць такога сына ці дачку — у лепшым выпадку нарвешся на знявагу, у горшым...

Крымінальную хроніку апошнім часам хоць ты не чытай. Яно зразумела: сярод нашых «бамжоў», а дакладней — свабоднавольных дармадэў, ёсць тыя, ад каго даўно адмовіліся сем'і, каго выгналі з працы, тыя, хто ў мінулым «сядзеў»... У вёсках, у мястэчках (не кажучы ўжо пра гарады), па кожным сельсавеце такія набаярца калі дзясцяцца. А самае, на мой погляд, страшнае, што іх прыклад заразае. Іншыя, у тым ліку моладзь, бачаць, што можна жыць прыпываючы і папівваючы і пры гэтым нідзе нічога не рабіць. Вось што пахожае.

Таму ў мяне пытанне: ці вядзе хто-небудзь улік так званых «бамжоў», ці цікавіцца, чаму яны не маюць працы і не шукаюць яе? «Хворыя»? Тады хай пакажуць даведкі, што працаваць ім забаронена, хай ідуць чысціцца...

Як на мой розум, такія «беспрацоўныя» трэба штрафваць — за кожны месяц дармадства.

Дзе ім браць грошы на штраф? Гэта іх праблема, на выпіўку ж яны знаходзяць...

Л.Л., Лагойскі р-н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 июля 2013 года проводит 3-ий повторный открытый аукцион по продаже имущества республиканской собственности от 06 марта 2013 года на 14-ом открытом аукционе

УПРАВЛЯЮЩИЙ ОАО «МОЗЫРЬДРЕВ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

Торги проводятся в форме открытого аукциона. Торги состоятся 30 июля в 11.00 по адресу: Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Социалистическая, 115.

Table with columns: № лота, Наименование объекта, краткая характеристика объекта (лота), Начальная цена продажи, руб. (без уплаты НДС), Задаток руб., Шаг аукциона %, Затраты на подготовку документации

Имущество расположено по адресу: Гомельская область, г. Мозырь, ул. Гоголя, 61, ул. Социалистическая, 120, г. м. Пельчицы, ул. Пролетарская, 12.
Дли участия в торгах необходимо:
1. Оплатить задаток на № 3012002731231 в ф-ле №317 ОАО «АСБ Беларусбанк».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию акционеров
ОАО «Минский завод отопительного оборудования»

ОАО «Минский завод отопительного оборудования» информирует владельцев акций Общества о том, что с 16.07 начнется выплата дивидендов за 2012 год в отделениях ОАО «БПС-Сбербанк» по следующим адресам:
220073 г. Минск, ул. Гусовского, 6 (т. 252 45 27)
220015 г. Минск, ул. Я. Мавра, 47 (т. 252 39 39)
220004 г. Минск, ул. Кальварийская, 4а (т. 297 21 87)
Справки по телефону: 210 22 39.
Наблюдательный совет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Минский городской территориальный фонд государственного имущества извещает о проведении открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка для обслуживания недвижимого имущества (далее – аукцион) 15 августа 2013 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукцион.

Table with columns: Место нахождения недвижимого имущества, Начальная цена предмета аукциона, Размер задатка, срок и порядок его внесения, Продавец недвижимого имущества, Информация о земельном участке для обслуживания продаваемого недвижимого имущества, Характеристика недвижимого имущества, Условия использования земельного участка, Условия по продаже недвижимого имущества

* Принять к сведению, что в соответствии с генеральным планом г. Минска объект расположен в зоне специального назначения, где не допускается изменение вида использования территории такого типа без соответствующих градостроительных обоснований и регламентов, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке в градостроительных проектах дальнейшего планирования

К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранное государство, объединение, международные организации, иностранные юридические лица, иностранные граждане, граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей, и лица без гражданства), консолидированные участники (два и более субъекта малого предпринимательства – индивидуальные предприниматели и (или) микроорганизации), представившие Организатору аукциона в сроки, указанные в извещении на участие в аукционе следующие документы:

оригинал и копия договора в совместном участии в аукционе; документ, подтверждающий внесение суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка; копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и (или) микроорганизаций, заключивших договор о совместном участии в аукционе;

По заявлению победителя аукциона (претендента на покупку) Минским горисполкомом предоставляется расписка внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка. Указанное заявление подается победителем аукциона (претендентом на покупку) в Минский горисполком не позднее одного рабочего дня после утверждения протокола о результатах аукциона (далее – протокол). Решение о предоставлении расписки внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка принимается Минским горисполкомом в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о предоставлении расписки.

ТЕХНОБАНК
Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44
ОАО «Технобанк» настоящим уведомляет акционеров о принятии внеочередным Общим Собранием акционеров ОАО «Технобанк», проведенным в очной форме 04.07.2013 (протокол №7), решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Технобанк» и о праве акционеров требовать выкупа акций при условии, что они голосовали против принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Технобанк» или не участвовали в Общем Собрании акционеров ОАО «Технобанк» от 04.07.2013, на котором было принято данное решение.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности №11 от 05.06.2013, УНП 100706562
BeLswissBank
БЕЛОРУССКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, на 01 июля 2013 г., на 01 июля 2012 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 01 июля 2013 г.

Table with columns: № п/п, Наименование статьи, Символ, Пункт пояснительной записки, 01.07.2013 г., 01.07.2012 г.

Жырандоля

Наш культурны асяродак

Выпуск № 26 (196)

■ Прэм'ера

«ЗАЦЮКАНЫ АПОСТАЛ» СТАЎ АРАКУЛАМ

Прыйсці да ўлады — значыць уратаваць свет?

Па волі рэжысёра Барыса Луцэнкі Малы, герой Макаёнка, жыве цяпер у XXI стагоддзі. Беларуская драматургія з'яўляецца на сцэне Рускага тэатра імя Горкага ўсё часцей. І гэта абгрунтавана: тэатр нацыянальны. Значыць, павінен узнімаць тэмы, важныя для нашага грамадства, і распаўсюджаць пра яго гісторыю, звяртаць увагу на праблемы, з якімі сутыкаецца чалавек, каб даць арыенціры на іх пераадоленне. Андрэй Макаёнак быў зоркай беларускай драматургіі другой паловы XX стагоддзя. Класік. Яго творы на той час былі вельмі актуальнымі, але заўсёды звернутымі да чалавека, які жыве ў свеце розных ідэяў і мае спакусу адзіцца ад маральных арыенціраў. Напрыклад, калі мы ў школе чыталі п'есу «Зацюканы апостал», то разважалі менавіта пра мараль, пра тое, дзе і яе голас гучыць у паўсядзённым, дзе, здавалася б, усё проста і зразумела. Але заўсёды ёсць выбар.

Для Малога, які расце ў сям'і са складанымі адносінамі, гэты выбар у тым, як уратаваць свет. Ён усё бачыць і разумее, адчувае, што вакол шмат несправядлівасці і пры гэтым — сваю нейкую выранасць. Нават не ў адной канкрэтнай сям'і. Ён адчувае сваю выранасць у свеце. І ён, здаецца, ведае, як зрабіць яго лепшым. Гэта, у прынцыпе, могуць зрабіць тыя, хто пры ўладзе...

Малы часу Макаёнка, вядома, быў не такі, як малы XXI стагоддзя. Розныя ў іх каштоўнасці, напэўна (калі глядзець у бытавы сэнсе). Але жаданне дасканаласці і гармоніі, якое з дзяцінства дадзена кожнаму, усё ж ёсць і ў малых нашага часу. Адчуванне маралі ў дзяцей можа быць ці не больш моцнае, чым у дарослых. Вось толькі адна акалічнасць: змяніўся час, і пра ма-

раль гавораць усё менш. Але ж гэта не значыць, што яе няма. Можна, таму мараль, якую вывёў Макаёнка, сёння падаецца неактуальнай. Шмат каму — нават смешнай. А таму, можа быць, і пра Макаёнка мы надта хутка забыліся. Дарма, палічыў народны артыст Беларусі Барыс Луцэнка. І ператварыў п'есу «Зацюканы апостал» у музычную сямейную трагікамедыю «Аракул?..» Назва змянілася таму, што, на думку рэжысёра, змяніўся кантэкст, альбо абставіны, у якіх існуюць... усё тая ж героі Макаёнка. А яны нікуды не падзеліліся. І падаставы для супрацьстаяння нават у адной канкрэтнай сям'і, па вялікім рахунку, не змяніліся таксама, хіба толькі ў дэталі. І Малы (артыст Уладзімір Глоту) можа таксама чуіна перажываць і глыбока думаць. Таму пастаноўшчы асучасніў спектакль — у прынцыпе, гэта той шлях, згодна з якім можна ставіць любую беларускую класіку. Калі яна класіка, то нейкія тэмы і думкі не старэюць. Іх можна даносіць да сучаснага глядача ўжо пры дапамозе іншых прыёмаў, чым у часы таго ж Макаёнка.

Дарэчы, які ставіць Макаёнка, Барыс Луцэнка ведае: ён ажыццявіў пастаноўку гэтай п'есы яшчэ ў 1970-м годзе ў Купалаўскім тэатры, амаль адразу пасля яе стварэння аўтарам. Але цяпер нават пра вельмі сур'ёзныя рэчы людзям трэба казаць больш проста і зразумела. Напрыклад, пад музыку. Яна і стала яшчэ адным дзеючым героем у новай пастаноўцы. Разам з кампазітарам Аляксеем Еранковым Луцэнка задумаў музычны спектакль. Цікава, як бы на гэта адраагаваў Макаёнак?.. Але, думаецца, аўтар, паглядаўшы на людзей сённяшніх, не адмовіўся б ад галоўных сваіх думак, якія гучаць у гэтай п'есе, і ад вобразу Малога, заклапочанага лёсам усяго свету. Не, сапраўды, які яшчэ можна яго ратаваць?...

Ларыса ЦІМОШЫК

НЯСВІЖ І РАДЗІВІЛЫ: карэнні, вытокі, узнясенне

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі прайшла прэзентацыя кнігі Анатоля Бутэвіча «Таямніцы Нясвіжскага замка»

Вітаючы аўтара кнігі, якая выйшла ў выдавецкім доме «Звязда», намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Васіль Чэрнік зазначыў і вялікую грамадскую актыўнасць пісьменніка, гісторыка, чалавека, які надзіва шмат робіць для захавання, зберажэння гісторыка-культурнай спадчыны нашай Айчыны. Гэтая думка была фактычна лейтматывам і ў выступленнях старшыні Беларускага фонда культуры Уладзіміра Гілепа, намесніка старшыні Беларускага Саюза мастакоў Рыгора Сітніцы, дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Уладзіміра Пракапцова, дырэктара нясвіжскага палацава-паркавага ансамбля Сяргея Клімава ды многіх іншых гасцей святочнай імпрэзы.

Варта заўважыць, што гэтая кніга для Анатоля Іванавіча зусім не выпадковая. Ён працуе над серыяй мастацка-публіцыстычных даследаванняў, прысвечаных замкам Беларусі. Раней пачылася свет кніга пра Мірскі замак. У планах пісьменніка — праца над расповедам пра Крэва. А яшчэ Анатоль Бутэвіч — ураджэнец старажытнай Нясвіжскай зямлі. Добра ведае мясціны, авяняны славы Радзівілаў.

—Лічу Анатоля Іванавіча і адным з адметных гісторыкаў сённяшняй Беларусі, — зазначыў у сваім выступленні Уладзімір Аляксандравіч Гілеп, звярнуўшы ўвагу прысутных на тое, з якой апантанасцю, настойлівасцю зазірае пісьменнік у далёкія часіны, як руліліва і добайна збірае ўсё звесткі пра Беларусь даўняшнюю.

Анатоль Бутэвіча па праве можна назваць і адным з арганізатараў сённяшняга краязнаўчага руху ў краіне. Яркі прыклад



пісьменніка, даследчыка і іншых падштурхоўвае да стараннага і уважлівага вывучэння гісторыі свайго краю, лёсаў слаўных сыноў і дачок Айчыны.

—Анатоль Бутэвіч — асаблівы аўтар нашага выдавецтва, — расказвае намеснік дырэктара выдавецкага дома «Звязда» Ала Корбут, — бо ён прыходзіць да нас з творчымі праектамі, ініцыятывам. І ўсё з прапанаванага нам з'яўляецца цікавым. Бо гэта цікава і самаму шырокаму колу чытачоў. Сведчыць пра тое і попыт на кнігі Анатоля Іванавіча. Напрыклад, яго гістарычны раман «Каралева не здраджвала каралю» разыходзіла за лічаныя месяцы. Ведаючы Анатоля Бутэвіча найбольш я гісторыка і публіцыста, мы спадзяёмся і на працяг яго мастацкага летапісання гісторыі, чакаем яго новых гістарычных раманаў».

Кастусь ХАДЫКА. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

■ Суб'ектыў

КАМОЦКІ — МІХАЙЛАЎ: 5:0

Заўсёды любіла паслухаць Алеся Камоцкага: прыгожыя спевы, лірычная, вельмі праніклівая мелодыя. Але словы!.. Слухаеш — і ўсё нібыта пра цябе. Уся сутнасць, усе думкі, і ўвесь боль, які носіш у сабе, — адкуль жа ён усё гэта ведае, што так піша? Ды перажыў: сёлета адзначыў 55 гадоў. Ёсць што сказаць чалавеку. І тое, што ён кажа і як, заўсёды напоўнена сэнсам. Таму што спяваць ён можа як свае песні (і тады зразумела, што і чаму), так і вельмі вядомыя старыя шлягеры — савецкія і сусветныя па-беларуску (і яны заўсёды абрастаюць нейкім дадатковым сэнсам дзякуючы чалавеку, які стварыў іх пераклад). Гэта цудоўнае ўменне песню ператварыць у Песню. Калі яна не толькі прыносіць задавальненне на вечар, а пачынае жыць з табой разам — раптам пасярод працоўнага дня ўзгадваеш словы ды мелодыю (а яны ўзгадваюцца, бывае, у залежнасці ад сітуацыі самі сабой). Проста калі дакладна і трапіна — дык і жыва. Таму, калі ёсць магчымасць паслухаць канцэрт Камоцкага, імкнися яе выкарыстаць — ён час ад часу робіць «канцэрты для сяброў». Сапраўды, усе, хто ходзіць яго слухаць, ужо самім гэтым фактам трапляюць у шэрагі сяброў: ён жа размаўляе з табой, як з добрым знаёмым. А калі няма магчымасці ісці на «жывы» канцэрт, то і пра гэта ён думае: альбом, напрыклад, выпускае, які дэпаўдае канцэртнаму варыянт выканання: музыканты сыгралі адну кампазіцыю за другой, і гэта запісана. Зноў набліжэнне да рэальнага канцэрта, дзе да месца самыя розныя песні: і таго хочацца, і гэтага. Між іншым, чарговы альбом так і называецца «Час. Канцэрты з сябрамі». Сябры тут і музыканты, якія прасягнуліся ідэяй. І слухачы. Бо ёсць уражанне «жывой» музыкі. Якая неназойлівая. Не вычышчана тэхнічнай. Але па-чалавечы краўналяная. І ты адчуваеш сябе жывым... Я б назвала гэта феноменам Камоцкага.

І вельмі шчыра не разумею тых, хто спрабуе давесці пра феномен Міхайлава. Расійскі спявак сёння ва ўсіх на слыху. Яго імя называюць у ліку самых паспяхоўных шансане ўдалося нажыць дзякуючы песням, якія краюцца так, што за іх хочацца плаціць. Таму што лірык і, кажучы, нібыта тонка адчувае душу. А яшчэ кажучы, каб зацапіць тую самую душу, ён нібыта ўжывае розныя хітрыкі падчас канцэртаў так, што жанчыны ледзь не шалеюць ад захаплення і закаханасці.

Чаму гэта я пра яго? Не люблю, не слухаю (толкі выпадаюць у транспарце ці іншых месцах агульнага карыстання). І не разумею, чаму ў нас у Беларусі трэба круціць Міхайлава, калі ў нас ёсць свой Камоцкі — не параўнаць! Таму што Аляксей перасягае Стаса, на мой погляд шмат у чым. І даць яму форы. Напрыклад:

1:0. Сэнс і мастацтва

Гэта галоўнае, у чым яны розныя. Камоцкі — філосаф. Не толькі таму, што скончыў філасофскі факультэт БДУ. Ён філосаф па жыцці. Напрыклад, ён як філосаф складае вершы, якія потым становяцца песнямі: у кожнай не проста перажыванні, а думкі, пададзеныя праз пера-

жыванні. Глыбіня, нават калі гаворыцца пра тое, пра што ўжо ўсе ведаюць. Але не банальна — па-мастачку тонка. У адрозненне ад Міхайлава, які спявае, у прынцыпе, банальныя словы. Камоцкі спявае паэзію. І тады, калі піша песні на вершы выдатных беларускіх паэтаў, як, напрыклад, Рыгор Барадулін. Вось у новым альбоме 2 песні на вершы народнага паэта Беларусі. Небанальнымі і няпашлымі ў Алеся Камоцкага атрымаваюцца нават вядомыя з савецкага часу песні. І нават

2:0. Публіка і папулярнасць

Камоцкі — самы лірычны з беларускіх аўтараў-выканаўцаў. Міхайлаў таксама прапаноўвае лірычны шансон, на які асабліва «западае» жаночая аўдыторыя. Вось у гэтым сэнсе яго праця: ашчаслівіць падчас канцэртнага канцэрта нейкую партыю жанчын праз песні, у якіх чуоцца надзеі. Жаночая аўдыторыя вельмі чулівая і га-



Пераклад А. КАМОЦКАГА

Раніца, смак пацалунка (Besame Mucho)

Раніца, смак пацалунка — Помніш, як гэта калісьці было ўпершыню? Хочацца заўтра працінуцца І, як учора, у вочы табе зазірнуць.

Памяць і мроя паціху яднаюцца, Мары знаходзіць спакой, Новай дні я кажуць пачынаюцца, Але ўжо не з табой.

Апошніх словаў марны шэпт «А напоследок я скажу»

Апошніх словаў марны шэпт: Бывай, кахаць ужо ня трэба. Знікае свет, За ім услед і цемру забірае неба. Як ты кахаў? Ты наклікаў няіснае На нашы мары. Ты так кахаў, Як уцякаў, Хаця цябе я не трымала. Апошніх словаў марны шэпт...

Пачуццям думак нестася, Пяшчотны сэнс згубілі рукі, Цібе не бачаць сны мае, Знікаюць пахі, моўкнуць гукі.

Апошніх словаў марны шэпт. Апошніх словаў марны шэпт: Бывай, кахаць ужо не трэба. Знікае свет, За ім услед і цемру забірае неба.

Апошніх словаў марны шэпт...

«блатны» шансон ён здольны ператварыць у мастацтва. Паслухаць у яго беларускім перакладзе «Мурку», якую спявае гітарыст Алег Змушка, — дык адчуваеш за гэтым эпоху, асобны свет, жыццё, у якім пульсуе нерв. І хоць не наша, хоць далёка, але, слухаючы гэтую песню, разумееш: чым далей ад такой гісторыі, тым лепш... Проста так працуе добрае мастацтва: у ім заўсёды адчуваецца больш, чым на паверхні. Відаць жа нездарма Камоцкі ўзяў за гэты пераклад. Ён нічога не робіць без сэнсу.

тыва плаціць за свае надзеі і мары. Міхайлаў гэтым карыстаецца, збіраючы залы. Разлік. Прагматызм. Затое заробкі. Камоцкі, калі прапаноўвае сваю творчасць для іншых, не ставіць мэты зарабіць. Інакш ён бы ў Беларусі рабіў гэта іначай. Іншымі словамі, на тым, што робіць Камоцкі, асабліва не заробіш у нас. Таму ён хутчэй ідэаліст, які працуе не за грошы. Рамантык песні ў чыстым выглядзе: не можа не спяваць, калі хочацца спяваць. І можа, гэта каму-небудзь трэба? І гэта трэба. У такую шчырасць верыш. Публіка, якую збірае Аляксей на канцэртах і

РЭКА НЕЗАБ'ЮНАЙ СУСТРЭЧЫ

Ён часта наведваў наш цікі Глуск — сваю радзіму. Хадзіў па вуліцах і завулках. Ступаў няспешна, раздумліва. Спыняўся і доўга разглядаў наваколле, нібы нешта шукаў. Ён хадзіў і нічога не пазнаваў. Усё жыло ва ўспамінах. У тым мястэчку, дзе засталася дзяцінства і юнацтва.

Размова ідзе пра паэта і празаіка, ганаровага грамадзяніна Глуска Сяргея Іванавіча Грахоўскага, які апаэтызаваў гэты прыгожы гарадок на беразе Пічцы ў шматлікіх вершах, на сваіх успамінах пра родныя мясціны, пра сваё зямліцо, цёплымі словамі ўзгадваў сваіх сяброў, з якімі вучыўся, пачынаў спасцігаць таямніцы і прыгажосць паэтычнага слова.

Я, магчыма, як і іншыя глушчане, прыйшоў да творчасці некалі малавядомага для мяне Грахоўскага праз дакументальную аповесць «Мястэчка...». Якая друкавалася на старонках раённай газеты. Аповесць уразіла. Дагэтуль я нічога падобнага пра Глуск не чытаў. Гэта мо напісаць толькі па-сапраўднаму неабыхавы чалавек, які любіць сваю Бацькаўшчыну. Таму вырашыў як-небудзь пазнаёміцца з Грахоўскім.

Думкі аб сустрэчы з пісьменнікам не выходзілі з галавы. Ездзячы ў інваліднай калёсцы па вуліцах, я прыглядаўся да людзей, наводзіў даведкі ў супрацоўніцкіх рэдакцыях раёнкі, куды Сяргей Іванавіч, бываючы ў Глуску, заходзіў абавязкова. Я думаю, які з якога боку мне да яго падзіць, з чаго пачаць размову. Але ці захоча ён, выдатная асоба ў літаратурным асяроддзі краіны, уступаць са мной у дыялог?

Сустрэча адбылася зняцка. Едучы па вуліцы Жыжжэвіча, убачыў Грахоўскага, які ішоў павольнай хадой. Сутыкнуліся ля райваенкалата. Я прывітаўся, што Сяргей Іванавіч на нейкі момант спыніла. Размова я пачаў з таго, што прачытаў яго апоўвесь пра мястэчка, і таму ёсць некалькі пытанняў. На што той працягнуў мне сваю руку, у якой я адчуў не толькі моц поціску, але і цяпло. «Добры дзень, зямляк! Добры дзень! І чый жа ты будзеш?» — схлішчыўся да мяне, прагаварыў Сяргей Іванавіч чыстым, зычным голасам, узіраючыся ў твар жывымі вачамі. «З Васілеўскіх я, з вёскі Карніца, што ў дзевяці кіламетрах ад Глуска, па шашы на Любань», — адрапартаваў я.

Наша гаворка доўжылася каля гадзіны, у ходзе яе мой суразмоўца зрэдку кідаў позірк на мемарыяльную дошку на сцяне ваенкамата. Як высветлілася, ён быў сведкам у той жудасны дзень, калі ля гэтай сцяны белапалыкі расстрэльвалі мясцовага хлопца Міцю Жыжжэвіча, што



быў пісарам у раённым валанскім Савецкім. Расстрэлялі на вачы яго бацьку, на вачы вернікаў, якія выйшлі з Богаяўленскай царквы (сёння на яго месцы рэстаран «Пічца»), сярод якіх быў і Сярожа з маці.

На расставанне зноў поціск рук, пажаданні, і мы падаліся кожны ў свой бок. Не верылася, што чалавеку ўжо за 80 гадоў! Яго ясная памяць уражала. Здзіліла і тое, як Сяргей Іванавіч трымаўся: не адчуў з яго боку ніякай мані велічы. Не верылася, што за яго плячыма амаль 20 гадоў сталінскіх лагераў, што ён праішоў праз такія кругі пекла, якіх хапіла б не на адно жыццё.

Сяргея Грахоўскага «не выбілі з сядла» ні турма, ні лагеры, ні хваробы. Вельмі цнжка адабраць у чалавека тое, што завяцка ўнутранай свабодой. Яна літаральна разліта ў яго творчасці, асабліва паэтычнай.

Лёс зрабіў так, каб ён стаў сведкам народнай трагедыі і змог стварыць кнігі пра яе ахвар. Аповесці «Зона маўчання», «3 воўчы билетам», «Такія сінія нягі», «Два лёсы — дзве трагедыі», паэма «Балючая памяць» і шмат вершаў сталі падзеяй у беларускай літаратуры, кнігамі-памнікамі, якія і лагераўны творы А. Салжаніцына, В. Шаламава, А. Жыгуліна...

Пасля поўнай рэабілітацыі ў 1955 годзе адбылося вяртанне Грахоўскага ў літаратуру, яго другое нараджэнне на свет. З рубцамі перажытага на сэрцы даваўся ўсё пачынаць спачатку, а Грахоўскаму ўжо было 42 гады. Тым не менш з 1956 года і да адыходу ў вечаць ён выдаў больш за 50 кніг паэзіі, прозы, перакладаў. Трэба быць моцным чалавекам, каб зрабіць гэта.

даты, а мяне з маці пагналі ў бежанцы. Было ўсё так, як напісана ў маёй «Паэме дарог», калі на адным і тым жа возе, дзе едуць бежанцы, уцякаючы ад вайны, побач з бабкай, якая «плыве ў смаротны халад забяціцца», «курчыцца і енчыць парадзіха».

Пасля нядоўгага рытулку на станцыі Чырвоны Бераг, расказвае Сяргей Іванавіч у «Пражытым і перажытым», маці з дзесяцімесячным немаўляткам адбыла на сваю радзіму, у мястэчка Глуск.

Грахоўскаму было чатыры гады, калі «скінулі цара», і маці не магла яму расступіць, адкуль таго «скінулі». Пазней Сярожа ўбачыў партрэт Леніна, і маці расступіць, што гэта цяпер «сама галоўны чалавек». У пачатку 20-х гадоў вярнуўся бацька, які прайшоў імперыялістычную і грамадзянскую войны, і жыць стала лягчэй. Але ж на долю іх сям'і выпала ўсё, што і на долю краіны. Давалася перажыць нямецкую і белапольскую акупацыі. Менавіта першыя гады дзяцінства, якія выпалі на першае дзесяцігоддзе Савецкай улады — час, калі яшчэ не было недапушчальным адхіленню ад ленінскіх нормаў, — і былі пачаткам той ідэінай загартуцы і перакананасці ў тым, што ўсё, што робіцца — правільна.

Вельмі цяжка адабраць у чалавека тое, што завяцка ўнутранай свабодой. Яна літаральна разліта ў яго творчасці, асабліва паэтычнай.

Грахоўскі пісаў: «З маленства ў сваім па-лескім Глуску мы не ведалі, што мы — беларусы: нацыянальнасць вызначалася толькі па веры. Праваслаўны — значыць рускі, католік — паляк, яўрэй і гэтак далей. І раптам у школе загаварылі на прастой мове, на мове нашых маці і бацькі, і мы ведаліся, што мы — беларусы, убачылі падручнік у Глуску названы бульвар, дзе стаіць помнік літаратуры. У СШ №1, якая носіць імя Сяргея Іванавіча, працуе музей, які расказвае пра жыццё і творчасць пісьменніка. У 2007 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшаў у свет аднатомнік твораў С. Грахоўскага, куды ўвайшлі найлепшыя творы розных гадоў у тым ліку дакументальныя аповесці (у якіх аўтар расказваў пра гады свайго зняволення), артыкулы, старонкі з дзёнікаў, лісты да сяброў. Гэтая кніга, які надрукаваная ў раённай газеце аповесць «Мястэчка...», захоўваецца ў маёй асабістай бібліятэцы. Гэта мае настольнае чысло.

Валерыі ВАСІЛЕЎСКІ. г.п. Глуск



Паміж намі

ДАЎЖЫНЯ — НЕ ГАЛОЎНАЕ?

У старажытнасці лічылася, што галоўны складнік прыгажосці жанчыны — яе валасы. Пры гэтым мужчыны заўважалі, што «валасы доўгія — розум кароткі», нібы падкрэсліваючы выключна «жаночую ролю» прадстаўніцы прыгожай паловы ў грамадстве. З таго часу шмат чаго змянілася, у тым ліку погляды на месца жанчыны ў свеце. Але па-ранейшаму доўгія валасы застаюцца асаблівай прыкметай жаночай прыгажосці. Ці не?..

Першай «ахвярай» нашага апытання стала Эла Ткачук-Скаруліс. Яна піша казікі для дорослых, якія друкуюцца адным з буйных украінскіх выда-

— Што за глупства! Жаночы розум не мае дачыннення да даўжыні валасоў! Элу падтрымлівае Людміла Салдзіна, рэдактар на тэлебачанні: — Сустрэкала ў жыцці шмат разумных і адукаваных жанчын каз з доўгімі валасамі, так і са стрыжкамі. І дурніцы таксама трапляліся і сярод адных, і сярод другіх. Сама Людміла аддае перавагу доўгім валасам. З імі, упэўнена яна, жанчына выглядае больш пшчотнай і прыбавай. — Але, з іншага боку, — расказвае Люда, — кароткія валасы лягчэй даглядаць, асабліва летам. Людміла насіла доўгія валасы і ў школьныя, і ў студэнцкія гады. Упершыню зрабіла стрыжку, калі спатрабілася змяніць імідж. У яе прафесійнай жыцці быў вопыт працы тэлеведучай — і вось тады і дэбютаваў развітаццэ з доўгімі валасамі. — Са стрыжкай у кадры я

Калі мужчына кахае жанчыну, яна яму будзе падабацца ўсялякай.

— У дзяцінстве маці мяне вельмі каратка стрыгла, «пад хлопчыка», — узгадвае Вольга, — нягледзячы на тое, што я заўсёды прасіла пакінуць мне хоць нейкі «хвосцік», як у іншых дзяўчынак. Адрасціццэ доўгія валасы будучай мадэлі дазволілі толькі ў 14 гадоў. З таго часу яна эксперыментавала з даўжынёй валасоў толькі два разы, і кожны раз няўдала. Пасля гэтага рабіць стрыжку проста бацьца: — Да таго ж кароткія валасы, як ні дзіўна, патрабуюць пастаяннага догляду. У маім выпадку гэта тоны розных касметычных сродкаў і гадзінны працы спецыяльнымі інструментамі. З доўгімі валасамі прасцей: вымыла, высушыла і — прыгажуня!

На пытанне, ці ёсць у яе нейкія сакрэты па доглядзе валасоў, спавячка адказала, што да ўсяго ставіцца вельмі спакойна: ні за якімі навамоднымі рэчамі не ганяецца, проста мые валасы і ўкладвае. А што ж мужчыны?.. Яны таксама не згодны з выказваннем пра сувязь даўжыні валасоў і розуму. — У наш час, калі доўгія валасы сталі элементам моды, гэты выраз ужо страціў сэнс. Ды я з ім наогул не згодзен. Даўжыня валасоў, калі шчыра, увогуле не мае для мяне значэння, — гаворыць прэ-сакратар ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі. — Для мяне важная дагледжанасць валасоў, іх адпаведнасць вобразу. Але калі спытаюцца на цяжкім, а твая спадарожніца занадта доўга робіць прычоску, гэта ўжо можа стаць праблемай. Яшчэ прасцей да сітуацыі з даўжынёй валасоў ставіцца выдавец Аляксандр Алякоўцаў. Нягледзячы на тое, што яму ўсё ж такі больш падабаюцца доўгія валасы ў жанчын, сваіх спадарожніц ён выбірае па іншых крытэрыях. Проста «някяк так здарылася», што ва ўсіх жанчын, з якімі ён сустракаўся, былі... доўгія валасы.

А каб гэтыя самыя — кароткія ці доўгія — валасы заўсёды прывабілі позірк, раім вам скарыстацца простымі парадамі па доглядзе: 1. Раз на месяц можна рабіць маску для валасоў з хлеба. Любы чорны хлеб крышыцца і заліваецца кіпенем. Пасля чаго крыху астуджаная, але дастаткова цёплая, маска накладваецца на добра вымытыя і падсушаныя валасы. Трымаецца каля дзвюх гадзін, пасля чаго яе трэба асцярожна зняць і вымыць галаву з шампунем. Маска прыдае валасам аб'ём, робіць іх мяккімі і пышнымі. 2. Умацоўваць валасы можна, уціраючы ў скуру галавы настой з рамонку, крапівы ці кары дуба. Карысна таксама апароскаваць валасы гэтымі настоямі: для ўз-

Нататнік Яго жонкі

РАНЕЙ, ЧЫМ НАДЫДЗЕ НОЧ

Святлана ДЗЯНІСАВА, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць»



Як жа мне падабаюцца такія ціхія ўтульныя вечары! Канапа, кніжка, Ён і я. І нейкая праблема, якой карціць вырашыцца раней, чым надыйдзе ноч. — Ведаеш, а мяне не перастае гэта турбаваць. Чый усё ж там быў след — сабацы ці ваўчыны? — Дзе? У шнаццаці пераправерым па дзевяцінах. — У краінах-каўдальным напрамку — ад галавы да хваста. — Так. І паміж падшумкамі пальцаў — цэнтральнымі і бакавымі — свабодна можна весці лінію... З сабытным адбіткам так не атрымаецца: ён круглыя, і там падшумчкі «перакрэсліваюцца» ўяўнай лініяй, як шашлык шампунрам. — Вось што гэта можа азначаць? — Па-першае... — Па-першае, заўтра згатуе табе калдуноў па-тышкевічаўску, бо ты згадуе пра ежу, а я даўно пра гэта мару.

Колькі ўжо разоў ездзілі да залыцы на лешчына пад Лагойск, а да слаўных братоў з магнацкага роду дагэтуль часу трапіць не знайшлі. Заштрыхоўваць гэту пляму ў сямейнай гісторыі дэвалюса, як часцяком з намі бывае, знянацку і спешна, без належнай падрыхтоўкі, без гартаня хаць б геральдычнай кніжкі. Але той, хто ведае, што трапіць у мінулае можна напасткі — праз партал (стварыўшы яго на патрэбны прамежак часу сілаю ўласнага жадання ў пэўным месцы пэўнага музея), той ніколі не будзе спрачацца з памянненнем. Ён тым больш не стане адмаўляць сабе ў такіх прыгодах, калі іх можна адзначыць чымсьці кшталту калдуноў графа Тышкевіча, напрыклад. Тое, што калдунамі завецца ў нас сёння, прымудліва значна пазней і, напэўна ж, ад няма чаго рабіць. Бо тыя, даўнейшыя калдуны адпавядалі сённяшнім пельменям ці варэннікам. Толькі цеста было, так бы мовіць, больш шляхетным. Яно і называлася — вытанчанае: мукі, два яйкі, соя цыбулі. Трох чыбулі. — І начынаць і іх рабілася асаблівае. Вось уяві сабе: бралася шыначка... — Дзікага вепрука, — уключаецца Ён. — Можна было і дзікага, — згаджаюся я, бо Тышкевічы, здаецца, добра палявалі. — Да шыначкі наразалася і смажылася цыбуля. Варыліся яйкі, здрабняліся, перамяшваліся з сушанымі рыбамі — зваранымі і пакрышанымі. І гэта ўсё салілі, перчылі і для большай вязкасці запраўлялі сырм яйкам. А ёсці іх таксама трэба было ўмець. Кладзеш у рот — і не раскусваеш, а толькі расціскаеш языком аб паднябенне. І чуюш нават характэрны піск... — Ён ведаю, ці знойдзецца тое ў свеце, што б сплухаць мог пра ежу абыякава. І не думаю, што такія смачныя размовы хоць дзе-небудзь не падтрымліваюцца смачнымі спраймаі, дакладней, стравамі. І не веру, што калі шлях да сэрца мужчыны сапраўды ляжыць праз страўнік, то вечаровыя размовы на канапе — не зусім тая ежа. Яшчэ як тая!.

— Па-другое, — я ўжо пераходжу да «дэсерт», — след пакінуў той, хто і не воук, і не сабака. Я так думаю. І ноччу ён не дрэме... і бацьчы вельмі ясна... і нават калі цёмна, ён усё роўна бачыць. Я пачынаю дурэць. Сур'эзна размаўляць пра ваўкалакаў, напэўна ж, немагчыма. Гэта ўсё роўна, што разважаць пра сірэну: што атрымаецца, калі яе звярць — булён ці іошка? А ваўкалак — больш воук ці чалавек? Настрой тым часам ператварэцца ў самы сапраўдны містычны. — А ці не думаю ты, чаму гэтая цагляна была знойдзена? Чаму не разбурывалася ад часу, не згубілася сярод друзу? Чаму з усёй безліччэ прадукцыі цагельні графа Тышкевіча ў музей трапіла менавіта яна — цаглянка, што пазначана следам звера? Ён панаўчыць, загадкава ўсміхнецца, а потым ціха-ціхенька ўздыхне...

Едзе мама!

МЕНШ КРЫТЫКІ, БОЛЬШ ПАЗІТЫВУ, або Несур'езныя парады цешчам і свякрухам

Едзе мама! Не важна, чыя, яго або яе, мама — яна і ў Афрыцы мама. Сутнасць часта адна — прыедзе, будзе ўсяляк дапамагаць. А то як жа тут дзеткі без яе? І унукі, без сумневу, босыя-смаркатыя-галодныя. Карацей, сапраўды патрэбна дапамога.

Вядома, ёсць такія мамы, якія на канфлікты не ідуць, дапамагаць асабліва не збіраюцца, а прыязджаюць атрымліваюць задавальненне ад стасункаў з сям'ёй. Ціхія, мірныя мамы-анёлы. Калі мама-анёл — гэта вы, нашы парады не для вас, яны датычацца выключна тых мам, якія са сваімі дзеткамі «пражываюць наездзіма».

1. Калі да прыезду вы абяцалі «займацца ўнукамі» — займайцеся ўнукамі, асабліва калі ўнукі маленькія. Адрэаце сваіх дзятэй у кіно, у рэстаран, у гасці, куды заўгодна з дому падалей і рабіце з унукамі усё, што жадаеце, пакуль бацькоў няма. Унукі будучы шчаслівыя. Калі бацькі супраціўляюцца («мы не хочам у кіно»; «нас ніхто не клікаў у гасці»), настойвайце на сваім. У выніку вашы дзеці будуць толькі ўдзячныя, што ім выдалася магчымае шчасціццэ «на спатканне», як у бескалотных дасямейных часы. Ну а пра ўнукаў і гаворыць няма чаго, яны заўсёды рады ад бацькоў адлучыць.

2. Калі з унукамі ў вас адносіны «не вельмі», тады і не абяцайце ім займацца. Лепш паведаміце загодзі: не, з унукамі ўжо як-небудзь самі! А я — да знаёмых, па крамах і г. д. Вашы дзеці будуць ведаць, чаго чакаць, і будуць толькі рады арганізаваць вам паход у тэатр або прабегу па крамах. Галоўнае — вызначыцца. Тады дзеці не будуць у шоку: «Божа! Прыехала мама! Што з ёй рабіць?» (Гэта, вядома, у тым выпадку, калі мама актыўная і ёй абавязкова трэба нешта рабіць.)

3. Калі вам нешта не падабаецца ў поведцы ваших дзятэй, скажыце пра гэта ўголос. Ужо лепш выказацца адразу, чым моўчы абуралі і таіць сваё раздражненне, каб потым «узваралі» ў дзень ад'езду. А ўвогуле, у які дзень ні «ўзрываешся» — добрага ў гэтым мала. Але перш чым выказацца, падумайце: ці важна гэта? Ці прыніцова, як хто мые посуд, глядзіць тэлевізар або дзе ляжаць штаны? Калі вы ўсё-такі выказваецеся, то ўлічыце, што ваш сын або дачка могуць не пагадзіцца з крытыкай. І гэта нармальна: у дзятэй можа быць зусім іншы погляд на побыт. Тады проста патрывайце трохі — усё-такі вы ў гасцях.

4. Калі ваш сын або дачка просяць аб дапамоце, дапамажыце ад душы: навучыце ўнучку ляпіць пельмені, раскажыце ўнучку, як кантактаваць з маленькай дзяўчынкай. Але калі дапамагчы не просяць — лепш не дапамагайце. Вашы парады (асабліва па выхаванні ўнучку) могуць быць прыняты ў шыткі — маўляў, мы ўжо і самі вялікія, усё і так ведаем. Абодна дзятэ самаму пазітыўную форму, у якой магла б быць выкладзена ваша парада. Рабіце гэта акуратна і не вельмі часта.

5. Старайцеся знайсці нешта пазітыўнае ў жыцці маладой сям'і. Ну і што, што нявестка суп не ўмее варыць, затое яна добры чалавек (дарэчы, у гэтым выпадку неназойліва прапануйце ёй прыгатаваць што-небудзь смачнае разам). Ну і што, што зяць увесь час працуе, затое вашу дачку задавальняе, колькі ён зарабляе, і яна сябе абдзеленай увагай не адчувае. Радуіцеся з ёй разам і не чапляйцеся да дробязяў. Менш крытыкі, больш пазітыву. Дзеці будуць вельмі ўдзячныя, і візіт прыйдзе на «ура».

Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ



Фота Алены КЕЦІЛІЧКА

вектваў. З Элай мы знаёмыя даўно, і, колькі памятаю, яна заўсёды аддавала перавагу... стрыжцы. — Стрыжка для мяне — гэта таямніца, надзея надзей, самазачараванне, — расказвае Эла, — і мужу майму кароткія валасы падабаюцца. Калі мужчына кахае жанчыну, яна яму будзе падабацца ўсялякай. Я была і бландынкай, і рыжай, і з кароткай стрыжкай, і з крыху даўжэйшымі валасамі, і ні разу мне муж не сказаў, што я непрыгожая, што мне нешта не пасуе. Нічога дзіўнага ў гэтым няма, бо я заўсёды імкнулася заставацца сабой. І гэта было для майго мужчыны галоўным. З выказванням пра «кароткі розум» Эла катгарычна не згодна:

стала выглядаць больш сур'эзна, а так была дзяўчынка-дзяўчынкай! Эксперыментаваў са стрыжкай, дарэчы, спадабаўся тады не толькі кіраўніцтву, але і знаёмым мужчынам. Аднак на такія кардынальныя змены яна больш не адважалася — выбрала «залатую сярэдзіну», прычым у прамым сэнсе. І вось амаль ужо дзесяць гадоў носяць валасы сярэдняй даўжыні. — Хаця сама я — за доўгія валасы. Гэта прыгожа і па-жагоночку, — настальгічна ўздыхае Людміла. А вось для Вольгі Сярожнікавай — тытулаванай беларускай прыгажуні, мадэлі і экс-кіраўнікі Нацыянальнай школы прыгажосці — доўгія валасы працяглы час былі толькі марай.

Кароткія валасы, як ні дзіўна, патрабуюць пастаяннага догляду. З доўгімі валасамі прасцей: вымыла, высушыла і — прыгажуня!

Вольга Сярожнікава не за доўгія і не за кароткія валасы. Яна за тое, каб і першыя, і другія былі заўсёды дагледжанымі, а прычоска была да твару. Валасы, упэўнена Вольга, вельмі значны складнік жаночай прыгажосці. Спавячка Вольга Вронская лічыць, што справа не ў даўжынні валасоў, а ў вобразе жанчыны. — Усё павінна быць арганічна, — гаворыць Вольга, — незалежна ад таго, што выбірае жанчына — стрыжку ці доўгія валасы. Неабходна, каб гэта ў цэлым адпавядала яе вобразу.

мацнення іх бласку і паляпшэння здароўя. 3. Паспрабуйце таксама маску з кефіру. (Той, што з халадільніка, раім крыху падагрэць.) Кефір трэба размеркаваць па ўсёй даўжыні папярэдняе вымытыя валасоў, уцёрці ў скуру, накрыць поліэтыленам і звязаць хустку. Трымаць 1-2 гадзіны. Пасля чаго валасы дастаткова проста спаласнуць цёплай вадою. Маска робіць валасы гладкімі, дагледжанымі і бліскучымі. Алена КАЗІМІРАВА

Розумам ці сэрцам?



Калі Аляксея пазнаёміўся з Галінай, у яго ўжо быў свой бізнес. Аляксея бачыў, як жанчына пакутуе з мужам-алкаголікам і, у прамым сэнсе, з апошніх сіл стараецца на працы, каб забяспечыць сям'ю. Спачатку былі каштоўныя падарункі, дарэчы, вельмі своечасовыя для Галіны. А потым Аляксея пачаў дапамагаць грашыма. Праз нейкі час жанчына кінула свайго мужа і сышла з ім. А праз паўгода яны ажаніліся. І толькі тады Галіна пачала заўважаць за новым мужам успышкі агрэсіі, часта нічым не абгрунтаванай...

Пасля таго, як Галіна атрымала статус законнай «паловы», яна горш жыць не стала: Аляксея быў такім жа шчодрым, як і да шлюбу. Але жанчына пачала заўважаць, што вымушана яму пастаянна падпарадкоўвацца, у падпарадкаванні расказваць, куды, колькі і як расходуе грошы. Сама Галіна пасля «дэкрэта» так і не выйшла на працу, аддашы перавагу спакойнаму жыццю хатняй гаспадыні. Ды і, калі шчыра, ідэя выйсці на працу, не спадабалася Аляксею. Дарэчы, такая ж сітуацыя назралася ў бацькоўскай сям'і новага мужа Галіны. — Да таго, як мы з Аляксеем абраліся шлюбам, я не разумела такіх мужчын, як ён і яго бацька, — горка ўсмехаецца Галіна. — Мне раздражнялі гісторыі, калі недзе ў магазіне

ПАД МАСКАЙ ЯГНЯЦІ ХАВАЎСЯ ЛЕЎ

Чаму жанчыны даруюць мужчынам і працягваюць верыць у шчырасць іх пачуццёў?

— Яблык ад яблыні далёка не падае, — гаворыць пра мужа Галіны яе сяброўка Маргарыта. — Галі трэба з ім разыходзіцца, пакуль не забіў ці не давеў да самагубства. Да рэвалюцый дзяўчыну, напрыклад, не аддавалі за муж у сям'ю, дзе бацька злоўжываў алкаголем, дрэнна абыходзіўся са сваімі хатнімі, біў жонку ці здрадзваў ёй з палюбоўніцамі. І нашы продкі ведалі, што рабілі. Гэта мы чамусьці сёння лічым, што падймаць руку на жонку — звычайная з'ява. А жанчыны таксама чамусьці спадзяюцца, што іх абраннік не будзе такім, як яго бацька. Мясце таксама біў муж, а таксама лічыла, што б'е — значыць, кахае. А потым аднойчы здарылася, што калі мужчына кахае, то ён руку не падыме, ён будзе пра жанчыну клапаціцца, імкнучыся, каб яна была шчаслівай. А калі муж б'е, прыніжае — гэта не каханне. З такім мужчынам трэба развітвацца. Прычым Маргарыта не проста сышла ад мужа, але была вымушана пераехаць у іншы раён з дзеткамі. «Як гарэлі недзе выг'е, дык і ляміцца ў кватэру, зневажае рознымі словамі, пагражае, што заб'е», — узгадвае Маргарыта. — Вось і вымушаны былі пераехаць на новае месца жыхарства». Цяжка, вядома, было: дзецям прыйшлося да новай школы прызвычавацца, ды і яна вымушана пайсці працаваць па прафесіі. — Крыўдна, — гаворыць Маргарыта, — магла б у свой час удала выйсці за муж: да мяне заліцаўся вельмі добры хлопчак, а я носам круціла. А мой былы муж быў нахабны і настолькі, нідзе мне праходу не даваў. Думала, раз так кахае, то цянеці і берагчы будзе. Але выйшла ўсё інакш... У Мінчанкі Таццяны крыху іншая гісторыя. — Збіралася за муж, ды пакуль не адважылася зарэгістраваць адносіны афіцыйна, — расказвае дзяўчына. — Міхаіл — гаспадарлівы, упэўнены, адказны, добры, але раўнівы. Гэта

вельмі не падабаецца маім бацькам. Ён заўсёды чакае мяне калі пад'езда, прыслухоўваецца, аб чым і з кім размаўляю па тэлефоне, спрабуе падглядзець, хто і што мне піша ў СМС-паведамленнях. І вельмі крыўдзіцца, калі я не расказваю ў падрабязнасцях, як прайшоў мой дзень. Мае бацькі жартуюць, што я ім такую дакладную справаздачу не прадастаўляю, як Міхаілу. І часта ў мяне пытаюць: ці упэўнена я ў тым, што ён мяне кахае? Маўляў, таму, каго кахаюць, вера, а не бегавы, а не правяраюць кожны крок. Вось і не ведае Таццяна, што ёй рабіць: пайсці за муж, ці пакінуць каго-небудзь спакойнейшага. Ёй усяго 21 год, і час яшчэ ёсць.

Маргарыта і Галіна нешта раіць ёй не бяруцца: няхай вырашае сэрцам. — Мы, жанчыны, заўсёды хочам разумення, пшчоты, увагі, — гаворыць Галіна, — марым аб сям'і, каханым чалавеку, дзецях. Нават самыя моцныя жанчыны спадзяюцца на тое, што жонка будзе надзейнага, добрага мужчыну. Бо хочацца, калі прыйдзеш з работы, каб цябе пашкадавалі, выслухалі, паспачувалі. А калі захварэеш, каб нехта схадзіў у аптэку ці зварыў бульён. Таму, калі, нарэшце, сустрэкам моцнага мужчыну, мы паддаёмся яго знешняй мужнасці і надзейнасці і не хочам заўважаць у паводзінах каханых прыкметы хатняга дэспата. Алена КАВАЛЁВА.

Калі насілі над жанчынай, знявага яе годнасці — звычайная з'ява ў сям'і жаніха, то вельмі верагодна, што малады муж будзе лічыць гэта нармальным і кіравацца паводзінамі свайго бацькі. Калі ў сям'і нявесты маці заўсёды на другасныя ролі, забіта і зняважаная, а ці маладая жонка ў шлюбе, хутчэй за ўсё, будзе паводзіць сябе, як «чалавек другога сорту». Да таго ж дзяўчына можа на ўзроўні падвядомасці шукаць сабе такога ж мужа, як яе бацька — гэта значыць, сямейнага дэспата. Але, зразумела, ёсць выключэнні. Калі тое, што адбывалася ў бацькоўскіх сям'ях, жанчыне і мужчыне не падабаецца, яны могуць паводзіць сябе ў сваім шлюбе «ад праціўнага». Тады, калі мужчыну пачне «заносіць», то на яго можна будзе ўздзейнічаць шэрагам пытанняў. Напрыклад: «А памятаеш, гэты бацька менавіта так гаварыў з тваёй маці! Табе гэта падабалася?». Ці павінна жанчына мірыцца з жыццём пад уціскам і страхам?.. Не! Калі ў яе з'яўляюцца нейкія сумненні («Ён столькі для мяне зрабіў, вывучыў, выцягнуў на новы ўзровень, даў новы статус, дабраўты»), неабходна задумацца: а ці свае думкі я рэтрэнсую? Ці не звязаны гэтыя сумненні мужам-дэспатам? Насамрэч жанчына нічым не абавязана мужчыну. Ён павінен клапаціцца аб сям'і, забяспечваць дабрабыт, а жанчына — імкнучыся рабіць дом утульным, напоўненым пшчотай і любоўю. Клопаты, пшчота і любоў — ужо дастаткова плата з боку жанчыны за тое, што робіць для яе і для дзятэй мужчына. Неабмежаваная ўлада над хатнімі — гэта ўжо занадта. Удзячнасць — справа добрая, але толькі ў тым выпадку, калі не пераходзіць у шляпое пакланенне. Трываць насілі над сабой толькі з удзячнасці нельга

НЕВЫНОСНАЯ СІЛА КАХАННЯ

КАМЕНТАРЫЙ СПЕЦЫЯЛІСТА

— Спачатку адкажам на пытанне, хто такі дэспат?.. Найперш, гэта чалавек, які валодае неабмежаваным уладам і з дапамогай улад дае і забавальнае ёй карыстацца, — тлумачыць псіхалаг Лілія Ахрэмчык. — Такая ўлада над іншым чалавекам прадугледжвае ваўнічны захоп чужой асабістай тэрыторыі, тапанне чужых псіхалагічных межаў і знішчэнне ўсіх нягродных. Прычым рабіцца ўсё гэта можа са шчырай упэўненасцю ў неабходнасці такіх дзеянняў для ахвяры. Прагляд без дазволу электроннай пошты, чытанне паведамленняў на мабільным тэлефоне, асабістай пераліскі ў сацыяльных сетках, называнне густай у адзенні, пры праглядзе кінастужак, праслухоўванні музыкі і гэтак далей — усё гэта і ёсць тапанне асабістай мяжы іншага чалавека, прыкметы ціску на жанчыну ў будучыні, пасля рэгістрацыі шлюбу. Але ёсць нюанс, на які я хацела б звярнуць увагу прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва. Практычна ўсе мужчыны ведаюць, «як трэба» і нейкія парады могуць даваць каханай шчыра — без імкнення навязваць свой пункт гледжання. Пры гэтым яны могуць звяртаць вашу увагу на тое, што лепш апрацаваць, як карыстацца касметыкай (напрыклад, ад якой памады для вуснаў вам лепш пазбавіцца), што можа лічыцца добрым кіно, а што — дрэннай тратай часу. Нават могуць крытыкаваць вашу тэлефонную пераліску, але і гэта не будзе з'яўляцца патаможна да таго часу, пакуль мужчына пытаецца вашага дазволу ўваходзіць у вашу асабістую прастору, і вы яму гэта дазваляеце. Распазнаць будучага сямейнага дэспата складана, але магчыма. Для гэтага жанчыне неабход-

на вельмі уважліва слухаць мужчыну. Неабходна звяртаць асабістую увагу на тое, што ён лічыць для сябе каштоўным, значным, што ўяўляецца сабой яго погляды на розныя рэчы. Калі мужчына кажа вам: «Я лічу, што жанчына павінна ведаць сваё месца» ці «Я — мужчына і лепш ведаю, што трэба», задумайцеся. Наўрад ці вы будзеце чымсьці значным у яго жыцці. Хутчэй за ўсё, вам у шлюбе будучы адведзены толькі другасныя ролі. Калі «светлы бок» сямейнага дэспата — гэта вобраз Гаспадара (які, дарэчы, прываблівае многіх жанчын), то «цёмны бок» — гэта вобраз людоедска-дэзарбуральніка. Так, такі мужчына забяспечвае сям'ю, захоўвае і паляпшае дабрабыт, нясе адказнасць за ўсё, што адбываецца ў доме і з хатнімі. Ён нібы «каменная сцяна», за якую не пранікаюць ніякія турботы ўнокавага свету. Жанчына побач з ім адчувае сябе ўпэўненай і заўтрашнім днём. Але плата за такую упэўненасць часам вельмі дарагая — сямейны дэспат непразбачна імкнецца ўсталяваць сваю перавагу над хатнімі ўсімі сродкамі, якія яму прыйдучы ў галаву, кантралюе жонку і дзятэй ва ўсім і дастаткова жорстка. І радасць ад знаходжання за «каменнай сцяной» знікае, а каларовы свет жанчыны цямяе. На што яшчэ трэба звярнуць увагу пры знаёмстве з мужчынам, каб пазбегнуць у шлюбе такога сцэнарыя?.. На месца маці ў сям'і жаніха і нявесты.

Калі мужчына кажа вам: «Я лічу, што жанчына павінна ведаць сваё месца» ці «Я — мужчына і лепш ведаю, што трэба», задумайцеся. Наўрад ці вы будзеце чымсьці значным у яго жыцці.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже граждан Республики Беларусь в частную собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов в населенных пунктах Батурино, Скураты ОЗЕРИЦКО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Смолевичского района Минской области

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Форма проведения аукциона | Открытый |
| 2 | Дата, время и место проведения аукциона | 13 августа 2013 года, в 11.00, аг. Слобода, ул. Красногвардейская, 27, Озерницко-Слободский сельсовет, зал заседаний |
| 3 | Продавец и его адрес | ОЗЕРИЦКО-СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Смолевичского района Минской области Лот № 1 – площадь 0,1931 га (по генплану № 14, кв. 4) № 624883001101000117 д. Батурино Лот № 2 – площадь 0,1470 га (по генплану № 14) № 624883009101000182 д. Скураты (ограничение в использовании – водоохранный зона р. Плиса) Лот № 3 – площадь 0,1461 га (по генплану № 22) № 624883009101000180 д. Скураты (ограничение в использовании – водоохранный зона р. Плиса) Лот № 4 – площадь 0,1491 га (по генплану № 25) № 624883009101000181 д. Скураты (ограничение в использовании – водоохранный зона р. Плиса) |
| 4 | Земельный участок, его кадастровый номер и адрес | Лот № 1 – 150 000 000 рублей Лот № 2 – 50 000 000 рублей Лот № 3 – 50 000 000 рублей Лот № 4 – 50 000 000 рублей |
| 5 | Условия продажи | Без изменения целевого назначения |
| 6 | Целевое назначение земельного участка | Для строительства и обслуживания жилого дома |
| 7 | Начальная (стартовая) цена продажи | Лот № 1 – 150 000 000 рублей Лот № 2 – 50 000 000 рублей Лот № 3 – 50 000 000 рублей Лот № 4 – 50 000 000 рублей |
| 8 | Условия аукциона | А) продажа по цене не ниже начальной Б) участниками аукциона могут быть граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории республики или приравненные к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь |
| 9 | Наличие инженерной инфраструктуры | д. Батурино – подводящие дороги д. Скураты – электричество |
| 10 | Условия оплаты | За безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней после подписания протокола по результатам проведения аукциона |
| 11 | Сумма задатка и реквизиты продавца | 10% от начальной (стартовой) цены земельного участка, р/с 364100000058 ЛБВ 621 г. Смолевичи филиал 616 АСБ «Беларусбанк»-г. Жодино, код 812, назначение платежа 04002 (с пометкой «задаток за земельный участок») УНП 600046563 (МФО 153001812) |
| 12 | Порядок предв. осмотра, в натуре с земельными участками | Среда в 11.00 |
| 13 | Прием документов | в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 |
| 14 | Окончательный срок приема документов | 07 августа 2013 года в 17.00 |
| 14 | Контактные телефоны | 8 (01776) 44 636, 68 030 |

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо предоставить:

- Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
- Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задаток).
- Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).

УНП 600046563

Информация о проведении открытого аукциона без условий по продаже недвижимого имущества

Адрес объекта и его наименование: здание кондитерского цеха, общей площадью 694,7 м², расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/5, год постройки – 1998 г., инвентарный № 630/С – 70615; здание магазина, общей площадью 90,4 м², расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/4, год постройки – 1984 г., инвентарный № 630/С – 70614; здание котельной, общей площадью 183,7 м², расположенное по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/3, год постройки – 1984 г., инвентарный № 630/С – 70613. Объекты продаются одним лотом.

Начальная цена: 329 576 000 рублей с учетом НДС 20% Шаг аукциона в размере 5% от предыдущей цены. Все желающие могут ознакомиться с документацией и объектом в Молодечненском райпо

Порядок оплаты: Оплата в размере цены продажи объекта (за вычетом задатка) в течение 15 календарных дней на р/с Продавца с момента заключения договора купли-продажи, который будет заключен с Победителем в течение 15 календарных дней после проведения аукциона

Сумма задатка: 10 % от начальной цены 32 957 600 рублей на р/с 3012190830030 в отделении 932 ОАО «Белинвестбанк», г. Молодечно, код 739, УИИ 600182305, ОКПО 04064333, получатель: Коммунальное строительное-инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Продавец: Молодечненское РАЙПО г. Молодечно, ул. Молодежная, 12, т. 8(0176) 739111, 730309

Организатор аукциона: Коммунальное Строительное-инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс» г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 1

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: Заверенную банком копию платежного документа, подтверждающего внесение задатка; юридическим лицам – копию учредительных документов и свидетельства о регистрации, индивидуальным предпринимателям – свидетельство о государственной регистрации, физическим лицам – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Информация по земельному участку: Объект № 630/С-70615 находится на земельном участке площадью 0,2708 га с кадастровым номером 62388270098000059, расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/5, назначение – земельный участок для обслуживания здания кондитерского цеха; Объект № 630/С-70614 находится на земельном участке площадью 0,900 га с кадастровым номером 62388270098000060, расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/4, назначение – земельный участок для обслуживания здания магазина; Объект № 630/С-70613 находится на земельном участке площадью 0,976 га с кадастровым номером 62388270098000058, расположенного по адресу: Минская обл., Молодечненский р-н, Мясотский с/с, 27/3, назначение – земельный участок для обслуживания здания котельной;

Конечный срок и адрес приема заявок: 08.08.2013 до 16⁰⁰, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, Коммунальное строительное-инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс», тел. (8 0176) 73 00 13, (факс) 75 19 20; 8 044 710 74 60

Дата, время и место проведения аукциона: 14.08.2013 в 15⁰⁰, г. Молодечно, ул. Мира, 15, каб. 11, Коммунальное строительное-инвестиционное унитарное предприятие «СтройСанТехКомплекс»

Условия проведения аукциона: Продавец имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты его проведения.

Извещение об открытом аукционе по продаже права аренды земельных участков в г. Гродно

| № лота | наименование объекта | местонахождение объекта | площадь земельного участка (га) | кадастровый номер | начальная цена (руб.) | сумма задатка (руб.) | расходы по подготовке земельно-кадастровой документации (руб.) | условие продажи и целевое использование земельного участка |
|--------|--|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 1. | Право аренды земельного участка сроком на 25 лет | м-н «Южный-2» (пятно по генплану № 102) | 0,1623 | 440100000001006723 | 496 110 000 | 50 000 000 | 3 988 050 | Строительство и обслуживание объекта «Промтоварный магазин с помещениями обслуживания» |

Физическое лицо: Паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2) Платеж за право заключения договора аренды земельных участков осуществляется в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

3) Победитель аукциона обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона затраты связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы по подготовке земельно-кадастровой документации.

4) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектами.

Аукцион состоится 15 августа 2013 года в 16.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. №61, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 15 июля 2013 г. по 9 августа 2013 г. Телефон для справок в Гродно: (0152) 720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно

| № лота | наименование объекта | местонахождение объекта | площадь земельного участка (га) | кадастровый номер | расходы по подготовке земельно-кадастровой документации (руб.) | начальная цена продажи (руб.) | сумма задатка (руб.) |
|--------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Земельный участок У-89* | м-н «Зарица-5» | 0,0898 | 440100000003004714 | - | 47 403 600 | 5 000 000 |
| 2. | Земельный участок У-327* | м-н «Заболотье» | 0,1090 | 440100000003005286 | 2 674 617 | 63 380 448 | 7 000 000 |
| 3. | Земельный участок У-328* | м-н «Заболотье» | 0,0943 | 440100000002007412 | 2 674 617 | 54 832 810 | 6 000 000 |
| 4. | Земельный участок У-329* | м-н «Заболотье» | 0,0951 | 440100000002007413 | 2 674 617 | 55 297 987 | 6 000 000 |
| 5. | Земельный участок У-330* | м-н «Заболотье» | 0,0950 | 440100000002007415 | 2 674 617 | 55 239 840 | 6 000 000 |
| 6. | Земельный участок У-331* | м-н «Заболотье» | 0,0951 | 440100000002007414 | 2 674 617 | 55 297 987 | 6 000 000 |
| 7. | Земельный участок У-332* | м-н «Заболотье» | 0,0999 | 440100000002007421 | 2 674 617 | 58 089 053 | 6 000 000 |
| 8. | Земельный участок У-333* | м-н «Заболотье» | 0,1101 | 440100000002007409 | 2 674 617 | 58 205 347 | 6 000 000 |
| 9. | Земельный участок У-335* | м-н «Заболотье» | 0,0995 | 440100000002007406 | 2 674 617 | 57 866 464 | 6 000 000 |
| 10. | Земельный участок У-337* | м-н «Заболотье» | 0,0995 | 440100000002007405 | 2 674 617 | 56 984 256 | 6 000 000 |
| 11. | Земельный участок У-336* | м-н «Заболотье» | 0,0976 | 440100000002007408 | 2 674 617 | 56 751 667 | 6 000 000 |
| 12. | Земельный участок У-337* | м-н «Заболотье» | 0,0975 | 440100000002007405 | 2 674 617 | 56 693 520 | 6 000 000 |
| 13. | Земельный участок У-338* | м-н «Заболотье» | 0,0979 | 440100000002007422 | 2 674 617 | 56 926 109 | 6 000 000 |
| 14. | Земельный участок У-339* | м-н «Заболотье» | 0,0971 | 440100000002007423 | 2 674 617 | 56 460 931 | 6 000 000 |

Инженерные коммуникации на участках отсутствуют. Земельный участок победителем аукциона предоставляется на праве собственности для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома.

Победитель аукциона обязан приступить к занятию земельного участка в течение одного года. В аукционе могут участвовать только граждане и негосударственные юридические лица Республики Беларусь.

Организатор аукциона: ГП «Гродненский центр недвижимости». При оформлении заявления лица, желающего принять участие в аукционе, предоставляет:

- Копии платежных поручений о внесении задатка за подачу заявления на расчетный счет 3012000041810 в филиале №400 Гродненском областном управлении ОАО АСБ «Беларусбанк», код 752, УНП 590727594, получатель – ГП «Гродненский центр недвижимости», с отметкой банка-отправителя об их исполнении.

Юридическое лицо: Доверенность, выданную представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), одну копию учредительных документов.

Физическое лицо: Паспорт, а в случае участия в аукционе представителя физического лица – паспорт и нотариально заверенную доверенность.

2) Платеж за объект осуществляется по безналичному расчету в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона.

3) Победитель аукциона обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона возместить организатору аукциона затраты, связанные с организацией и проведением аукциона, а также расходы по подготовке земельно-кадастровой документации.

4) Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с объектами.

Аукцион состоится 15 августа 2013 года в 16.00 в здании горисполкома по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1. Заявления на участие в аукционах принимаются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. №61, в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 15 июля по 9 августа 2013 г. Телефон для справок в Гродно: (0152) 720546. Адрес сайта: www.grodno.gov.by

Закрываете акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18

www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2013 г.

Наименование банка: Закрываете акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (в миллионах белорусских рублей)

| № п/п | Наименование статьи | Символ | на 01.07.2013 | на 01.07.2012 |
|-------|---|------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | | | |
| 2 | Денежные средства | 1101 | 46007,2 | 45661,7 |
| 3 | Драгоценные металлы и драгоценные камни | 1102 | - | - |
| 4 | Средства в Национальном банке | 1103 | 347801,9 | 343736,3 |
| 5 | Средства в банках | 1104 | 15942,4 | 17146,7 |
| 6 | Ценные бумаги | 1105 | 30361,1 | 35329,3 |
| 7 | Кредиты клиентам | 1106 | 41292,2 | 315143,8 |
| 8 | Производные финансовые активы | 1107 | 124710,9 | 121111,8 |
| 9 | Долгосрочные финансовые вложения | 1108 | - | - |
| 10 | Основные средства и нематериальные активы | 1109 | 27292,5 | 25744,1 |
| 11 | Имущество, предназначенное для продажи | 1110 | 5434,7 | 5435,3 |
| 12 | Прочие активы | 1111 | 8594,3 | 7772,7 |
| 13 | ИТОГО АКТИВЫ | 11 | 1019068,9 | 971777,7 |
| 14 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 15 | Средства Национального банка | 1201 | 110100,7 | 108774,9 |
| 16 | Средства банков | 1202 | 106480,9 | 99092,3 |
| 17 | Средства клиентов | 1203 | 607533,4 | 591112,1 |
| 18 | Ценные бумаги, выпущенные банком | 1204 | 31886,7 | 30181,1 |
| 19 | Производные финансовые обязательства | 1205 | 11548,3 | 12029,2 |
| 20 | Прочие обязательства | 1206 | 7138,1 | 3604,7 |
| 21 | ВСЕГО обязательств | 120 | 874688,1 | 844794,3 |
| 22 | КАПИТАЛ | | | |
| 23 | Уставный фонд | 1211 | 55768,7 | 55768,7 |
| 24 | Эмиссионный доход | 1212 | 3520,5 | 3520,5 |
| 25 | Резервный фонд | 1213 | 17095,2 | 15195,0 |
| 26 | Фонд переоценки статей баланса | 1214 | 67996,4 | 52399,2 |
| 27 | Накопленная прибыль | 1215 | 144380,8 | 126883,4 |
| 28 | ВСЕГО капитал | 121 | 144380,8 | 126883,4 |
| 29 | ИТОГО обязательств и капитал | 12 | 1019068,9 | 971677,7 |

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 июля 2013 года

Наименование банка: Закрываете акционерное общество «Акционерный банк реконверсии и развития» (в миллионах белорусских рублей)

| № п/п | Наименование статьи | Символ | на 01.07.2013 | на 01.07.2012 |
|-------|---|----------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АКТИВЫ | | | |
| 2 | Процентные доходы | 2011 | 57825,7 | 50898,2 |
| 3 | Процентные расходы | 2012 | 34788,0 | 37881,3 |
| 4 | Чистые процентные доходы | 201 | 23037,7 | 13016,9 |
| 5 | Комиссионные доходы | 2021 | 32049,0 | 24231,5 |
| 6 | Комиссионные расходы | 2022 | 1543,0 | 1136,0 |
| 7 | Чистые комиссионные доходы | 202 | 30506,0 | 23095,5 |
| 8 | Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 203 | - | - |
| 9 | Чистый доход по операциям с ценными бумагами | 204 | (13,4) | 1,4 |
| 10 | Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 205 | 1221,1 | 10176,1 |
| 11 | Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами | 206 | 2379,8 | (4920,4) |
| 12 | Чистые отчисления в резервы | 207 | 6504,1 | 4332,1 |
| 13 | Прочие доходы | 208 | 3971,6 | 4231,2 |
| 14 | Операционные расходы | 209 | 33515,0 | 26333,8 |
| 15 | Прочие расходы | 210 | 3829,2 | 3091,0 |
| 16 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 211 | 17254,5 | 11843,8 |
| 17 | Налог на прибыль | 212 | 2934,9 | 1291,2 |
| 18 | ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | 2 | 14319,6 | 10552,6 |
| 19 | Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях | 23 | - | - |
| 20 | Базовая прибыль на простую акцию | 22 | - | - |
| 21 | Разводненная прибыль на простую акцию | 23 | - | - |

И.о.Председателя Правления **Н.К. Юркевич**
Главный бухгалтер **Т.И. Карчмит**
Дата подписания «09» июля 2013 г.
Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 21 от 07.06.2013. УНП 100361187.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 25 июля 2013 года проводит 9-ый от 30.04.13, 12-ый от 20.06.12, 13-ый повторные открытые аукционы по продаже имущества республиканской собственности на 14-ом открытом аукционе.

| Лот | Наименование техники | Местонахождение объекта | Начальная цена (бел.руб.) | Сумма задатка (бел.руб.) |
|-----|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 163 | Грузовой Урал-4320-0011-01 ш. 170037 дв. 757578 1981 г. 3 кат. 117661 км | г. Минск-56, в/ч 68473 | 35 000 000 | 3 500 000 |
| 164 | Грузовой КамАЗ-43101 ш. 013434 дв. 594079 1990 г. 3 кат. 123092 км | г. Гродно, в/ч 41780 | 35 000 000 | 3 500 000 |
| 165 | Автошасси КамАЗ-43101 ш. 003220 дв. 474421 1989 г. 3 кат. 93361 км | г. Гродно, в/ч 41780 | 40 000 000 | 4 000 000 |
| 249 | Автошасси КамАЗ-4310 ш. 0058932 дв. 0415780 1989 г. 4 кат. 78957 км | г. Кричев, в/ч 33190К | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 278 | АЛ-8-5334 (автоцистерна) с/о А8330613 на ш. МА3-5334 ш. 52264 дв. 644230 1983 г. 4 кат. 8427 км | г. Осиповичи, в/ч 12147 | 100 000 000 | 10 000 000 |
| 280 | АТМЗ-4-5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 820913 на УрАЛ-375 ш. 384683 дв. 726560 1982 г. 4 кат. 2516 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 40 000 000 | 4 000 000 |
| 281 | АТМЗ-4-5-375 (автотопливомаслозаправщик) с/о 70822 на УрАЛ-375 ш. 398651 дв. 1983 г. 4 кат. 2189 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 42 000 000 | 4 200 000 |
| 282 | ТЗА-7-5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8331149 на МА3-5334 ш. 53900 дв. 650866 1983 г. 4 кат. 78097 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 70 000 000 | 7 000 000 |
| 283 | ТЗА-7-5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8310194 на МА3-5334 ш. 47335 дв. 407888 1983 г. 4 кат. 12366 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 86 000 000 | 8 600 000 |
| 284 | ТЗА-7-5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А901485 на МА3-5334 ш. 126514 дв. 9018425 1990 г. 4 кат. 117438 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 66 000 000 | 6 600 000 |
| 285 | ТЗА-7-5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А9010485 на МА3-5334 ш. 122081 дв. 9031378 1990 г. 4 кат. 132987 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 54 000 000 | 5 400 000 |
| 286 | ТЗА-7-5-5334 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8120503 на МА3-5334 ш. 26719 дв. 559768 1981 г. 4 кат. 63921 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 70 000 000 | 7 000 000 |
| 287 | ТЗА-7-5-5310 (топливозаправщик авиацион.) с/о А8330917 на МА3-5334 ш. 52188 дв. 642431 1983 г. 4 кат. 50734 км | н.п. Михановичи, в/ч 52188 | 88 000 000 | 8 800 000 |
| 292 | Мастерская МРМ-М1 №211 на ш. ЗИЛ-131 ш. 537205 дв. 893390 1983 г. 3 кат. 1203 км | г. Гомель, в/ч 63604 | 70 000 000 | 7 000 000 |
| 293 | Мастерская МРМ-М1 №205 на ш. ЗИЛ-131 ш. 541169 дв. 811765 1983 г. 3 кат. 1184 км | г. Гомель, в/ч 63604 | 70 000 000 | 7 000 000 |
| 294 | Грузовой КамАЗ-4310 ш. 0054988 дв. 6/ч 1989 г. 3 кат. 122589 км | г. Фанзиль, в/ч 30151 | 50 000 000 | 5 000 000 |
| 295 | Трактор колесный ЮМЗ-6АКЛ ш. 674157 дв. 09Н1737 1989 г. 4 кат. 4480 м/ч | н.п. Шитковичи, в/ч 52957 | 20 000 000 | 2 000 000 |
| 296 | Грузовой Урал-4320-0010-01 ш. М0172411 дв. 771286 1991 г. 3 кат. | | | |

Нататкі адпускніка



...Горад не чацёў адпускі. Да самага апошняга — фактычна да мяжы Мінскага і Чэрвеньскага раёнаў. Рознае бывала, але каб аўтобус (на маршрутку не паспелі, пахадзілі часу і, хоць не любім рэйсавыя аўтобусы, чамусьці — ну былі ж ужо неаднойчы праблемы!) — падаліся да таго «нядобрага» «Неаплана» зламаўся на паўдарозе, па шчырасці, не прыгадоў такога. Нават жонка здзівілася, што такога магло здарыцца — упершыню за апошнія дваццаць гадоў. Таму да месца адпачынку «дабраліся» з прыгодамі.

...Зноў жа, можа некаму здасца дзіўным, але першыя некалькі дзён я літаральна не вылазю з агарода. Не падумаеце, ён у нас дагледжаны заўсёды. Але ў першыя дні водпуску я бяру нешта падобнае на малую сальвёру рыдлёўку і выходжу... не, не на градкі. Хутчэй, на мікрадзды, на тое, што расце каля агароджы. Маці заўсёды кажа, што я «займаюся дурной справай». А я цягну сабе падковава траву ды зношу сучыць да брамы. Дарэчы, там пляцоўку найперш вычышчаю: не было яшчэ ніводнага разу, каб мы там з братам дрэваапрацоўчы станок не паставілі. Пілаванне потым з «босай» зямлі лягчай зграбца. Трава як мінімум месяц не расце пасля такой прыборкі. Але галоўнае — гэта падключэнне да «космаса»! Калі ты машынальна прапалываеш пры дапамозе рыдлёўкі: штык у зямлю, карані наверх, штык у зямлю, карані наверх... Галава ачышчаецца, цэбе пакрысе адпускаяюць гарадскія праблемы. Яшчэ лепш — дрывы секчы! Гэта, на мой погляд, увогуле ўніверсальны

сродак рэабілітацыі пасля сталічнага тлуму. Праўда, мы ўвосень з братам «завалілі» цэлы лесавоз дроў, таму пакуль давялося дапамагчы сабе «псіхалагічна рэабілітавацца» пры дапамозе рыдлёўкі...

Першым, хто нейкім неверагодным чынам зразумеў (за лічаныя хвіліны, не тое што гадзіны), што ў ЯГО пачаўся водпуск, быў наш кот Кузя. Дастаткова нам было «уваліцца» з сумкамі ў брамку, прылашчыць яго, як мы ўсе зразумелі: кот ужо ў курсе — у яго пачаліся месячныя канікулы. Жонка з горада наведла яму розных прысмакаў, таму што Кузя нават дазваляў сабе ў першыя дні... выбіраць сабе рацыён. Быў, праўда, момант, калі ён крыху запанікаваў, маўляў, няўжо падстава, няўжо памыліся?! Трэ-

А чаго ж, не паспеўшы прыехаць, спатрэбілася зноў вяртацца у горад? Рамонт! Праўда, у нас зараз, можна сказаць, прыёмныя клопаты: выходзім на фінішную. Гэта быў фактычна капітальны рамонт дома, які доўжыўся не адзін год, калі пачыналі ці не з «нуля». Зараз ездзілі па шпалеры, клей, розныя іншыя дробязі. Балазе, выбіраць не давялося — забралі замоўленае раней. Таксама праца чакае наперадзе, але ўсё гэта здаецца дробяззю ў параўнанні са зробленым. Дык вось: як мой арганізм, які ўсяго літаральна за некалькі дзён паспеў «зліцца» са шпалёнкамі, майкай і шортамі, пратэставаў супраць шчыльных «гарадскіх» туфляў, кашул і джынсаў!.. У горадзе да гэтага пры- звычайнае, неяк адаптуешся і, можна

Шчасце адпускніка — гэта калі можна ў спіску спаласнуць твар халоднай вадой з-пад калонкі. І вада сапраўды будзе халоднай, а не такой, як у гарадской кватэры: колькі не спускай, халаднейшай не стане. А калі хочаш, каб зубы «выламала», дастаць вядро вады з калодзежа...

ба было ехаць у горад, на паўдню. Пакуль чакалі машыну, Кузя неяк нервова цёрся аб ногі, не адыходзіў ні на крок. Ён у нас увогуле такі — кампанейскі, але праўляе гэта адмыслова. Будзе хадзіць за табой, як сабакка: куды ты, туды і ён. Кот або лезе на плечы, а гэта ён чамусьці любіць рабіць, калі мы мокрыя, памахаўшы сяркамі, з братам уладкуемся перакурьць, або сядзе да цэбе... спінай. Карацей кажучы, энергавалася трохі наша жыццёлічка. Затое калі вярнуўся, узяццячы ад яе не было межы.

сказаць, на заўважаеш. А за горадам такое адзенне ўспрымаецца як здзека са здаровага сэнсу. Пэўна ж, сваім спадарожнікам я адным толькі выглядам красамоўна паказваю: вывіязце мяне назад з гэтага пека, падалей ад распуленага асфальту!.. У «пампасы», і хутчэй!

...Вось падазраваў жа, ды так яно і надарылася! Літаральна некалькі дзён у водпуску, а трэба ўсё кідаць і займацца адным: ратаваць вішні! Шлакоў, гэтых цудоўных вяснавых тушах, якіх мы так чакаем, я га-



товы быў бачыць зараз толькі праз прыцэл... Прыехалі, а ўжо гаалт, мітусня, ды такая... Вокны расчыненыя, у ката, як ужо казаў, свой адпачынак, ён літаральна на шыю паспеў залезці (дачкавецца «абструкчыць», далі Бог)... Карацей, днямі працуеўся зусім рана (гэта ў водпуску!) і не мог больш за- снуць. Выйсць было толькі адно: лезці на дрэва. Не тое каб ураджаю таго шкада (зрэшты, чаму б і не?), колькі дастае нахабства тушах!.. Ты адну галінку абіраеш, ён побач — другую. Не палюхаюцца нічога, хутчэй робяць выгляд. У крайнім выпадку, калі вішню па- трэсіці (а шпакі навучыліся сядзець амаль ціхенька) адляцяць на дзесяць метраў на во- сокую суседскую ліпу і цікуюць: колькі ты пад тым дрэвам стаіць будзеш?.. А «калібры» дамагослых бачылі? Давялося назіраць, як шпакі і не толькі з макушкі дрэва самую са- лодкую ягаду ядуць, але і з бакавых, не вель-

мі зручных галінак, што звісаюць над самай зямлёй (гэта калі дэфіцыт надыходзіць), і нават з зямлі. Карацей кажучы, што летась, што сёлета — адна сітуацыя. Давяло- ся ратаваць ягаду, замарожваць дома ў маці, весці сабе ў горад у мараліку. Больш жа не будзе... Затое зараз пішу гэтыя нататкі, а за акном — цішыня. Мо заўтра хаця б высплюся ранкам, бо роз- ных планаў яшчэ шмат...



Пра што гавораць удалечыні ад «вялікага горада»? Пра падаржанне гарэлікі і цукру, якое ўсе чамусьці чакалі з пачатку месяца, а яно, разам з павелічэннем цаны на хлеб, адбылося толькі пасля першай дакіды. Пра тое, што даўно не было добрага дажджу, а ён патрэбен. Пра спіку, выратавацца ад якой можна ў доме, які «дыхае» і радуе пра-

халодай. Галоўнае, як я жартую, вельмі рэдка не заходзіць пасля працяглага знаходжання пад сонцам у хату. Каб не патрэбна ад перападу тэмператур. Увогуле рытм жыцця трохі запаволены. Зрэшты, а якім ён павінен быць, калі ты нарэчце атрымаў законны ад- пачынак?..

...Якое яно — шчасце адпускіца? Пакуль вельмі простае. Паспытаць халоднага свежага квасу па 15 тысяч за тры літры. Смак, праўда, не той, што ў свежым дзяцінстве, але ўсё адно, са сталічным ні па кошыце, ні па адчуваннях не параўнаць (маю права, я ж у адпачынку!). Яшчэ — шчасціць пастрэгчы- ся за 25 тысяч. Бог з імі, з грашыма, справа не ў іх. Проста ў пасялковай цырульні адны і тыя людзі стрыгучы мяне не адзін дзсятка гадоў, свой звыклы «фасон» ім можна па- тлумачыць літаральна двума словамі. І цэбе пастрегучы так, як табе хочацца. Памятаю, у дарогім салоне на галоўным сталічным пра- спецке я неяк па завяздэнцы сказаў тым ж словы. Больш туды не хадзіў ніводнага разу... Шчасце адпускіца — гэта калі можна ў спіску спаласнуць твар халоднай вадой з-пад калонкі. І вада сапраўды будзе халоднай, а не такой, як у гарадской кватэры: колькі не спускай, халаднейшай не стане. А калі хочаш, каб зубы «выламала», дастаць вядро вады з калодзежа... Яшчэ шчасце — гэта хадзіць па распуленай ад гарачыні бетоннай плітцы, зямлі ў агародзе, пяску на вуліцы басанож. Глядзец на ўласныя брудныя ногі і чамусьці радавацца. Як дзіця... А увечары ўсунуць іх у паратэй за награтай за доўгі летні дзень цёплай вадоў...

Сяргей РАСОЛКА

Шаноўнага калегу Уладзіслава КУЛЕЦКАГА і яго чаруючую абраніцу Дар'ю ЖАМЧУЖНІКАВУ шчыра вішнем з законным шлюбам! Жыць вам — як мёд пшні! Як золата важыць! І штогод святкаваць (усё большай сям'яй!) вяселлі — паркальвае, паянравое, сукраное, ільняное, драўлянае... Сярэбранае... Жамчужнае! Залато! І нават з плаціны — сто год! Звяззодуць!

Сардэчна вішнем нашу дарагую, мілую матулю, бабуню, прабабуню і сястру Соф'ю Іванаўну ГАРОШКА з Мінска з шлюбным днём нараджэння! Зычым моцнага здароўя на доўгія гады, бадзёрсці, добрага настрою і шчасця. Бачыць твар твой з маршчынкамі мілы Мы б хацелі цяпер і заўжды, Хай жа Божухна даць табе сілы І не шле аніякай бяды. Родныя з Мінска, Слуцка, Іграва, Бялыніч і Грыбнца.

Даты Падзеі Людзі 1797 год — нарадзіўся (горад Мінск) Міхал Глушнёвіч, беларускі астраном. Магістр філасофіі. Скончыў Віленскі ўніверсітэт. У 1819—1848 гадах працаваў у Віленскай астранамічнай абсерваторыі. Вёў назіранні планет, Месяца, зацьменняў зорак Месяцам. У 1824 годзе праводзіў градусныя вымярэнні на тэрыторыі Беларусі. Вынікі праведзеных ім даследаванняў друкаваліся ў 1838—1846 гадах у выданнях абсерваторыі, у часопісе «Вестнік астраноміі». Памёр у 1862 годзе. 1930 год — у сталіцы Уругвая — Монтавіда — на стадыёне «Пасітас» адбыўся матч адкрыцця першага чэмпіянату свету па футболе. Каманда Францыі з лікам 4:1 абыграла зборную Мексікі. Гістарычны гол, першы ў Кубку свету, забіў на 19-й хвіліне Люсьен Ларан. У першынстве прынялі ўдзел 13 каманд, Еўропу прадстаўлялі толькі 4 зборныя — Францыі, Югаславіі, Румыніі і Бельгіі. Астанія еўрапейскія каманды пабаяліся доўгага і дарагага шляху за акіяны і нязвыклую клімату. Першым чэмпіёнам свету сталі гаспадары — уругвайцы, якія абыгралі ў фінале аргенцінцаў з лікам 4:2. Спецыяльна да чэмпіянату ў Монтавіда быў пабудаваны стадыён «Сентарыя» на 80 тысяч месцаў. Так сама маленькая на той момант па колькасці «футбольная» нацыя атрымала ў сваё распадраджэнне самы вялікі ў свеце стадыён. Як тут не ўспомніць брытанскага футбаліста і тренера Білі Шанклі, які казаў: «Некаторыя лічаць, што футбол — справа жыцця і смерці. Яны памыляюцца: футбол значна вышэй». 1948 год — 65 гадоў таму нарадзіўся (горад Барысаў) Леанід Пятровіч Козік, дзяржаўны дзеяч Беларусі, доктар эканамічных навук (1999), заслужаны работнік прамысловасці Беларусі (1993). У 1985—90 гадах — дырэктар Барысаўскай швейнай фабрыкі, у 1995—98 — член Калегіі, паўнамоцны прадстаўнік Рэспублікі Беларусь у Міждзяржаўным эканамічным камітэце Эканамічнага саюза СНД, з 1998-га — намеснік прэм'ер-міністра, з 1999 года — паўнамоцны прадстаўнік Прэзідэнта ў Расійскай Федэрацыі — намеснік прэм'ер-міністра, з 2002-га — старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Аўтар прац па пытаннях эканомікі і права.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПАКАШТУЙЦЕ

Агуркі фаршыраваныя



Фарш грыбны. Грыбы па-чысціць, прамыць, заліць кіп-нем, у якім пакінуць іх на 5 хві-лін, а затым адкінуць на сіта і прамыць. Пасля гэтага грыбы пасячы, прасмажыць на алеі, дадаць тамат, давесці да кіпення і змяшаць з дробна насечанай пад-смажанай цыбуляй, соллю і перцам. На 500 г свежых грыбоў — 2 цыбуліны, 2 ст. лыжкі таматнага соуса і 3 ст. лыжкі алею. Свежыя буяныя агуркі аблупіць і выдаліць з іх на-сенне тронкам чайнай лыжкі або спецыяльным прыста-саваннем. Пасля гэтага апусціць агуркі на 2-3 хвіліны ў падсолены вар, перакласці на сіта, даць сцячы вадзе, пасаліць і напоўніць мясным або грыбным фаршам. Нафаршыраваныя агуркі пакласці на патэльню, за-ліць смятанай, змяшанай з матажным соусам, накрыць вачкам і паставіць у духоўку на 20-30 хвілін для ту-шэння.

САЛОН ПРЫГАСОЦІ

Галаваемыйка

Ад таго, які ў вас тып валасоў, залежыць частата мыцця і від самога шампуня. Тыпы валасоў прынята падзяляць на нармальныя, сухія і тлуштыя. Людзям з тлуштымі валасамі патрэбен шампунь, здольны нармалізаваць залішнюю работу салёных зал-лоў. Ён павінен складацца з антыаксідантаў і дубільных эле-ментаў. Лепш карыстацца тымі, якія змяшчаюць эк-стракт крапівы, шалфею ці падбелу. Сухія валасы неабходна мыць не часцей аднаго разу на 10 дзён і рабіць гэта лепш крэм-шампунямі, якія змяшчаюць лецытін, экстракт рамонку, вітамін В, мяту або парасткі пшаніцы. Сухі тып валасоў вельмі адчувальны да розных механічных пашкоджанняў, калі ўсё ж не абісціць без фена, то трэба пачакаць, пакуль галава высыхне, а ўжо потым рабіць укладку. Нармальны тып валасоў адозначаецца прыродным блыскам і эластычнасцю. Такія валасы мыць трэба толькі тады, калі яны брудныя. Частата мыцця га-лавы залежыць яшчэ ад даўжыні валасоў: тым, у каго кароткая стрыжка, мыць трэба часцей, а ў каго доў-гая — радзей. Як правільна мыць галаву? Наліць шампуню на руку і разбавіць з невялікай колькасцю вады, расцёрці ў ру-ках да ўтварэння пены. Наносіць шампуню трэба на ка-рані валасоў і, праарбіўшы масажны рухі для галавы, апусціць да кончыкаў. Праз 3 хвіліны шампуню можна змываць, а потым тое самае праарбіць з бальзамам ці апалоскавальнікам для валасоў. Але калі вашы ва-ласы тлуштага тыпу, то бальзамы або апалоскавальнікі наносяцца, адступіўшы трохі ад каранёў.

ХАТНІ МАЙСТАР

Як ліквідаваць драпіны на пластыку?

Ва ўжытку кожнага халавека маюцца рэчы з пластыку. Нават пры самым акуратным і асця-рожным карыстанні рана ці позна пластыкавая паверхня пакрываецца драпінамі, які маленькімі і незвычайнымі, так і сур'ёзнымі, што кідаюцца ў вочы. А так хочацца вярнуць паверхні перша-пачатковы выгляд...

Перад тым, як пачаць зма-гацца з драпінамі на пласты-ку, варта правільна выбраць сродак, арыентаваны на шы-рынню і глыбінню пашкоджання. Калі пашкоджанні паверхні не-глыбокія, трэба падумаць аб тым, як запаліраваць драпіну на пластыку. У асартыменце спецыялізаваных крам ёсць сродкі для паляроўкі кампакт-дыскаў, напрыклад, «Disc Repair», або паляроўкі для дысплей мабільных тэлефонаў, такія, як «Displex». На аўтарынку можна знайсці пасту для паляроўкі пластыку аўто, пры гэтым яна адозначаецца зярністасцю (вам патрэбна самая дробная!) і каштуе параўнальна нядорага. Перад паля-роўкай паверхню неабходна аб'ястлюсіць пры дапамо-зе спірту (растваральнік можа нанесці пластыку сур'ё-зныя страты, а ад спірту шкоды паверхні не будзе). Для паляроўкі лепш карыстацца баваўнянай тканінай, а сродка расціраць па паверхні да таго часу, пакуль драпіны не знікнуць. Глыбокае пашкоджанне паверхні патрабуе апрацоў-кі спрээм-грунтоўкай і наступнага выкарыстання спе-цыяльнай пасты, якая па прычыне замаскі запуюць драпіну. Пасля таго, як паста высыхне, апрацаванае месца трэба будзе папаліраваць і пры неабходнасці пафарбаваць падыходячай фарбай для аднатоннага вонкавага выгляду прадмі.

ПАРАДЫ ГАСПАДЫНЯМ

✓ Для прыпраў шкодныя: святло, высокая тэмпе-ратура, павышаная вільготнасць. Захоўваць іх трэба ў шчыльна зачыненым непразрыстым керамічным, парцелянавым ці з цём-нага шкла посудзе, пры-чым кожную прыпраўу — у асобнай ёмістасці і далей ад пліты. ✓ Нельга сыпаць спецыі са сплічка, у якім яны захоў-ваюцца, непасрэдна ў кас-турулі з кіпячай стравой: яны палгнучы вільгаць з пары і страцяць сваю якасць.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. Ваша працаві-тасць будзе заўважана і ацэнена. Не душыце свае творчыя імпульсы. Не ляняйцеся рэалізаваць дадзены вам патэнцыял. Надайдзе да-статкова ўвагі сямі і дому і наву-чыцеся раздзяляць такія паняцці, як стомленасць і лянота. ЦЯЛЕЦ. Працягваецца ўсплёск дзелавой і творчай актыўнасці, які дазваляе раскрыць творчы патэнцыял і рэалізаваць даўно задуманыя планы. Азіны мінус — напружанасць і стомле-насць, выкліканыя гэтай самай павышанай актыўнасцю. БЛІЗНЯТЫ. У адносінах з калегамі варта зразу-мець, што азэрныя на-ведвае не толькі вас, і тады працоўныя поспехі гаранта-ваны. Упартасці і прычыпавасць могуць прывесці да канфлікту. Начаства прыслушаецца да ва-шых ідэй, з'явіцца ўзаемавыгод-ныя прапановы. РАК. Выдатны тыдзень для кар'ернага росту. Аказваецца падтрымку толькі тым, хто вам сапраўды ціка-вы, паспрабуйце не распыляцца. Будзеце сумленнымі, не марнуць часу на плёткі, не ўмешвайцеся ў чужыя справы. ЛЕУ. У панядзелак і ў аў-торак спатрыбца піль-насць, бо вас могуць справакаваць на кан-флікт. Паспрабуйце быць больш памярковамі і сіціпымі, сітуацыі будучы кіраваць іншыя, вам жа не варта заўята адстойваць свае паўнамоцтвы.

ДЗЕВА. Паспрабуйце адпачыць. Знайдзіце ўжыванне вашаму інтэ-лектуальнаму патэнцыялу, гэта дапаможа дамагчыся поспеху і прызнання навакол-ных. Пажадана не спрачацца з начальствам, тым самым ства-раючы канфліктную сітуацыю. Паспрабуйце рэальна ацэньваць свае магчымасці і не хвалявацца па дробязях, у выпадку няўдачы проста выправіце дапушчаныя памылкі. ШАЛІ. Паспрабуйце не змяняць коў падыбей, бо змена тэмпу таксама задавальнення не пры-нясе. Надавайце павольш увагі ін-дывідуальнай творчасці, рашэнню асабістых праблем — праца мо-жа трохі пачакаць. Засяродзіце свае намаганні на выкананні аба-в'язальстваў, дадзеных блізкамі і сябрам. Адно неасцярожнае сло-ва здольнае распаліць канфлікт у доме. Не ўставайце ў сур'ёзныя спрэчкі і розгалосці. СКАРПІЁН. Можна ад-чуць, што цяперашняя праца не зусім зада-вальняе вашы амбіцыі, і захо-чца правесці некаторае абнаў-ленне. Вашы мэты могуць зда-цца навакольным недасяжнымі, але, дзкуючы сваёй расушчасці, атрымаеце ўзрушаючыя вынікі. Не ўскладжайце асаблівых надзей на ўплывовых заступнікаў, яны цяпер бескарныя, разлічваюць давядзецца толькі на ўласныя сілы. СТРАЛЕЦ. Думкі могуць быць заняты чым заўгод-на, але толькі не службо-

вымі праблемамі. Асабліва ўвагу варта надаць дэталю, нават калі яны здаюцца малаважнай дробяз-зю. У чацвер літаральна ўсё будзе вальціцца з рук. Не перажывайце — проста гэта дзень такі. Давя-дзецца разлічваць толькі на свае сілы і магчымасці, а дапамога з боку можа стаць мядзведжай па-слугай. КАЗЯРОГ. Пажадана спакойна і без мітусні займацца службовымі і хатнімі справамі. Магчы-ма, паступіць прапанова пра па-вышэнне, але калі гэта інфарма-цыя паступіць на пачатку тыдня, яна можа быць няпэўнай. Вельмі акуратна абыходзіцца з чужымі ці грамадскімі грашыма. ВАДАЛЕЙ. У панядзе-лак і чацвер верагодныя дзелавыя сустрэчы да-памогуць адкрыць новыя перспектывы. Павышаная праца-здольнасць дазволіць справіцца з назапашанымі справамі, але выні-кі шмат у чым будуць залежаць ад працавітасці. Варта асцерагацца канкурэнтаў, асабліва ў асабі-стым жыцці. РЫБЫ. Можна аказа-цца складанай задача перакладчыня з раше-ня сваіх праблем на праблемы навакольных людзей. Не варта блытаць працу і дружбу: можна лёгка застацца і без бізнесу, і без сяброў. Паспрабуйце памеш зносіны з людзьмі, якія не выклікаюць у вас шчырай сімпат-ыі. Варта выявіць абчэліваць у жаданнях і дзеяннях, а на жыццё зірнуць з філасофскага пункту гледжання.

СЁННЯ

Месяц Перша квартр 16 ліпеня. Месяц у сусор'і Дзевы. Сонца Усход Захад Даўжыня дня Мінск — 4.54 21.36 16.42 Віцебск — 4.36 21.33 16.57 Магілёў — 4.44 21.26 16.42 Гомель — 4.50 21.14 16.24 Гродна — 5.11 21.49 16.38 Брэст — 5.20 21.41 16.21

ЗАЎТРА

Геамагнітны ўзрушэнні Віцебск 742мм рт.сп. +17, +19°C +22, +24°C Гродна 745мм рт.сп. +14, +16°C +19, +21°C Мінск 736мм рт.сп. +15, +17°C +22, +24°C Магілёў 741мм рт.сп. +16, +18°C +23, +25°C Брэст 745мм рт.сп. +14, +16°C +20, +22°C Гомель 745мм рт.сп. +14, +16°C +21, +23°C ...у суседзях Варшава +20, +22°C Кіеў +19, +21°C Рыга +22, +24°C Вільнюс +20, +22°C Масква +20, +22°C С.Пецярбург +21, +23°C

УСМІХНЕМСЯ

— Можна, табе проста трэба закаха-цца? — У каго, мама? — Вой, няўжо так складана знайсці ах-вяру? П'яны авіяпасажыр ужо амаль супа-койся і перастаў гучна спяваць песні ў салоне, але тут да яго падышла супра-дэса па імені Жанна... — Ды зразумеў я, зразумеў... Гэта не ты, Люся, катлеты перасаліла, гэта я — свіння няўдзячная! — ...І што ж будзе рабіць у такой сітуацыі? — Куплям каньяк. Далей імправі-зуюем.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ. Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н.КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), В.КЛОЧНИК (намеснік галоўнага рэдактара), А.КЛЯШЧУК, Л.ЛАХМАНЕНКА, С.ПРОТАС (першы намеснік дырэктара—галоўнага рэдактара), Н.РАСОЛКА, С.РАСОЛКА, А.СЛАНЕУСКИ (намеснік галоўнага рэдактара), В.ЦЕЛЯШУК, Л.ЦІШОШКІ. НАШ АПРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); адрэдакцыі: пісьмаў — 287 18 64, падліку і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68, скартараў — 292 05 82, адрэдакцыі за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12, «Мясцовае самарванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Магілёве: 32 74 31; бухгалтары: 287 18 81. http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.minsk.by (для зваротаў): zvarot@zviazda.minsk.by Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўдаюцца супадзеннем з меркаваннямі рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрэдаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета адрэдавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Вываліцтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 23 568. Індэкс 63850. Зак. № 3056. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ліпеня 2013 года.